



Маніторынг асвятлення сродкамі масавай інфармацыі
беларускага рэферэндума ў лістападзе 1996 года

Выніковая справаздача

Люты 1997-га

Выніковая справаздача



Надрукавана ў сакавіку 1997

Аўтарскае права 1997 the European Comission

**Запыты аб перадрукаванні пасылаць у Інфармацыйны офіс TACIS
European Comission, Aarlenstraat 88 1\06 Rue d'Arlon, B-1040 Brussels**

**Гэтая справаздача была падрыхтаваная Еўрапейскім Інстытутам па СMI
(EIM). Усе знаходкі, выводы і інтэрпрэтацыі, выказаныя ў гэтым
дакументе, зробленыя EIM, і ні ў якім разе не павінны разглядацца як
адлюстраванне палітыкі альбо меркавання Еўракамісіі.**

Франкістичныя працы

Чынгіз Тасіев

Савецкія публічныя выступленні ў Беларусі

Беларуськія публічныя выступленні ў Беларусі

Документы, публічные выступления, публічные выступления

Беларуськія публічныя выступленні ў Беларусі

Беларуськія публічныя выступленні ў Беларусі

**Маніторынг асвятлення
сродкамі масавай інфармацыі беларускага
рэферэндума ў лістападзе 1996 года**

Выніковая справаздача

Маніторынг асвятлення сродкамі масавай інфармацыі беларускага рэферэндума ў лістападзе 1996 года

Маніторынг асвятлення сродкамі масавай інфармацыі беларускага рэферэндума ў лістападзе 1996 года

Маніторынг асвятлення сродкамі масавай інфармацыі беларускага рэферэндума ў лістападзе 1996 года

Маніторынг асвятлення сродкамі масавай інфармацыі беларускага рэферэндума ў лістападзе 1996 года

Гэтая справаздача была зроблена

The European Institute for Media

Kaistrasse, 13, 40221, Dusseldorf, Germany



Змест

ДЭМАКРАТЫЧНЫЯ ПРАГРАМЫ PHARE I TASIC	3
1. УВОДЗІНЫ	4
1.1. Штат	4
1.2. Метадалогія	5
1.3. Папярэдняя дзейнасць місіі	6
1.4. Падзякі	6
2. ГІСТАРЫЧНЫЯ ЎВОДЗІНЫ	7
2.1. Агляд палітычнай ситуацыі	7
2.2. Рынкавыя рэформы	8
2.3. Інтэграцыя з Расіяй	9
2.4. Барацьба з парламентам	10
2.5. Вынікі рэферэндума	12
2.6. Падсумоёве	13
3. ЗАКАНАДАЎЧЫЯ АКТЫ, ЯКІЯ ДАТЫЧАЦЬ СМИ	14
3.1. Тэксты Канстытуцыі	14
3.2. Правядзенне кампаніі	15
3.3. Іншыя пытанні	16
4. БАЗІСНАЯ ІНФАРМАЦЫЯ	17
4.1. Друкаваныя СМИ	17
4.2. Электронныя СМИ	19
4.3. Запалохванне	20
5. АСВЯТЛЕННЕ РЭФЕРЭНДУМА Ў СМИ	21
5.1. Электронныя СМИ	21
5.1.1. Вынікі колькаснага маніторынгу	21
5.1.2. Вынікі якаснага аналізу	22
5.2. Друкаваныя СМИ	25
6. ВЫВАДЫ	27
6.1. Падсумоёве	27
6.2. Рэкамендацыі	27
6.3. Развіццё падзеі пасля рэферэндума	28
ДАДАТАК А. Спіс грамадзян Беларусі, інтэрв'юіраваных для гэтай справаздачы	29
ДАДАТАК В. Спіс беларускіх СМИ	30

Дэмакратычныя праграмы Phare і Tasic

Дэмакратычныя праграмы Phare і Tasic былі выпушчаныя еўрапейскай камісіяй у 92-м годзе дзхеля дапамогі ў развіцці дэмакратычным грамадствам у краінах Цэнтральнай і Ўсходняй Еўропы, а таксама ў новых незалежных краінах і Манголіі.

Праграма пакрывае наступныя краіны: Албанія, Балгарыя, Чэшская Рэспубліка, Эстонія, Венгрыя, Латвія, Літва, Польшча, Румынія, Славацкая Рэспубліка, Славенія, Арменія, Азербайджан, Беларусь, Грузія, Казахстан, Кыргызстан, Малдова, Манголія, Расія, Таджыкістан, Туркменістан, Украіна і Ўзбекістан.

Phare і Tasic — гэта назвы ініцыятыў Еўрапейскага Саюза, якія падтрымліваюць развіццё гарманічных і перспектывных эканамічных і палітычных сувязяў паміж Еўрапейскім Саюзам і вышэйназванымі краінамі праз забеспячэнне фінансавых грантаў для падтрымкі працэсаў трансфармацыі ў рынакавую эканоміку і дэмакратычнае грамадства.

Дэмакратычна праграма ёсць частка ёўрапейскай дэмакратычнай ініцыятывы Еўрапарламенту. Асноўная мэта праграмы — садзейнічаць прынцыпам рэгулюемага закона дэмакратычнага грамадства у цэнтральна- і ўсходнеёўрапейскіх краінах, у новых незалежных краінах і ў Манголіі. У прыватнасці праграма мае на мэце падтрымліваць:

- павелічэнне ведаў аб дэмакратычных працэдурах на мясцовым і нацыянальным узроўні
 - работу неўрадавых арганізацыяў, якія развіваюць плюралістычнае дэмакратычнае грамадства
 - забеспячэнне спецыфічнымі экспертызамі і тэхнічнымі навыкамі, што тычацца дэмакратыі, і праектамі законаў прафесійных груп і асацыяцый у гэтых краінах.

Некаторыя спецыфічныя ініцыятывы, узятыя камісіяй, адпавяданьем гэтым мэтам: падтрымка маніторынга выбараў у расійскую Думу ўключаючы маніторынг СMI была адной з такіх праграм.

Гэтая мэта таксама падтрымліваецца забеспячэннем грантаў для недзяржаўных некамерцыйных арганізацыяў для праектаў у сферах, што адносяцца да кампетэнцыі праграмы.

1. Уводзіны

Вясной 1994 г. Еўрапейскі інстытут CMI — the European Institute for the Media (далей у тэксле EIM) — праводзіў маніторынг асвятлення ў беларускіх СМИ беларускіх парламентскіх выбараў вясной 94-га прэзідэнцкіх выбараў у чэрвені 94-га. Трэцяя місія ў Беларусі мела месца 24 лістапада 1996 г., калі беларускія грамадзяне на нацыянальным рэферэндуме, абвешчаным прэзідэнтам Лукашэнкам, галасавалі па некалькіх пытаннях, уключаючы два праекты новай канстытуцыі.

Правядзенне рэферэндума 24 лістапада 96-га забяспечыла магчымасць доступу да вывучэння сучаснай сітуацыі ў беларускіх СМИ. У дадатак гэта дало магчымасць параўнаць вывады місіі і акрэсліць новыя вывады і рэкамендацыі на будучыню.

Два гады назад асвятленне выбараў пры адкрыла такі ландшафт беларускіх СМИ, на якім дамінавала дзяржава, асабліва ў інфармацыйным полі. Гэта прывяло да ўражання, што ўрадавыя СМИ сфармавалі манаполію. Чатыры асноўныя пункты былі выбраныя падчас даследвання інстытута:

- у краіне няма прыимальнага закона аб СМИ
- кіраўнікі найбольш уплывовых СМИ адказныя перад кіраўнікамі краіны.
- структуры, якія забяспечваюць доступ чытачу да СМИ, знаходзяцца пад дзяржаўным кантролем: друкарні, здольныя друкаўць газеты вялікага фармату, сістэма распаўсюджвання, тэле- і радыёчастоты і перадачы
- у Беларусі існуе падкантрольная эканоміка з параўнальна невялікай колькасцю прыватнага бізнесу

Канчатковая справа здача маніторынгу EIM з лістапада 96-га года імкненцца прадставіць новыя знаходкі і абставіны, беручы пад увагу працу вышэйзгаданых місій. Справа здача ўтрымлівае дэталёвую інфармацыю па тым, што папярэднічала рэферэндуму, і яго спрэчных выніках. Справа здача таксама абмяркоўвае ў дэталях структуру СМИ ў Беларусі і прадстаўляе колькасныя знаходкі і якасныя ўражанні каманды, якая праводзіла маніторынг асвятлення выбараў.

1.1. Супрацоўнікі

Супрацоўнікі EIM каардынавалі місію з Дзюсельдорфа і Мінска напрамую праз кіраўніка групы і мясцовую каманду. Містэр Джонатан Стыл, які ўдзельнічаў у маніторынгу місіі EIM у Расіі ў 96-м годзе, працаваў незалежна ад імя EIM і ў цесным супрацоўніцтве з камандамі маніторынга.

Містэр Джонатан Стыл (Jonatan Steele, Велікабрытанія), намеснік рэдактара "The Guardian" і былы карэспандэнт у Москве, быў кіраўніком маніторынга па рэферэндуме і рэдактарам гэтай справа здачы. Прафесар доктар Бернд-Петэр Ланге (Bernd-Peter Lange, Германія), дырэктар Еўрапейскага інстытута медыя, быў дырэктарам праекта.

Вальтрауд Герык, М.А. (Waltraud Gehrig, M.A., Германія), менеджэр праектаў праграмы супрацоўніцтва "Усход — Захад", была менеджэрам праекта, каардынуючы місію ў Дзюсельдорфе і Мінску, а таксама была намеснікам рэдактара гэтай справа здачы.

Тамара Вараб'ёва, Беларусь, незалежны журналіст у Мінску, наладжвала сустрэчы для кіраўніка групы і забяспечвала яго папярэдній інфармацыйны пра беларускія СМИ. Яна была таксама адказнай за арганізацыю колькаснага маніторынга беларускіх СМИ.

1.2. Метадалогія

Каманда маніторынга знаходзілася ў сталіцы — Мінску і прытрымлівалася пэўнай метадалогіі дзеля таго, каб ацаніць, ці ёсьць свабоднае і справядлівае асвятленне выбараў. Асвятленне сродкамі масавай інфармацыі было прааналізаванае як колькасна, так і якасна. У дадатак расцэньваліся і заканадаўчыя падставы для друкаванай і электроннай прэсы.

Колькасны маніторынг асвятлення сродкамі масавай інфармацыі быў праведзены камандай беларускіх журналістаў, узначаленай місіс Вараб'ёвой, якая папярэдне праводзіла маніторынг для місій ЕІМ у краіне. Базуючыся на вопыце іншых місій і паралельным маніторынгам прэзідэнцкіх выбараў у Малдове, пасля дыскусіі з менеджарам праекту ЕІМ была ўсталяваная адпаведная метадалогія. Маніторынг стартаваў 10 лістапада 96-га, г.зн. за два тыдні перад днём рэферэндума, і скончыўся 24 лістапада.

Нават за некалькі дзён да галасавання працягваліся чуткі, што рэферэндум не адбудзеца або не будзе мець сілы. Таму ЕІМ не мог пачаць місію раней. Каманда маніторынга разгледзела наступныя СМИ: першую праграму Беларускага Радыё, Беларускае Тэлебачанне, ОРТ, РТР, НТВ, газеты: "Народная газета", "Звязда", "Советская Белоруссия", "Рэспубліка", "Знамя юности", "Чырвоная Змена", "Вечерний Минск", "Минская правда", "Народная воля", "Белорусская деловая газета", "Свабода" і "Наша Ніва". Былі прааналізованыя рэдактарскі ("праграмы і артыкулы, якія падрыхтаваныя журналістамі, якія працуець у СМИ, або прэзентаваныя як такія"), свабодны ("час і эфір гарантаваныя бясплатна Законам аб выбарах") і аплачаны ("палітычная реклама"), тэле- і радыёэфір. Акрамя вымярэння тэле- і радыёэфіру, размеркаванага для рэферэндума, каманда таксама падлічвала пазітыўныя, негатыўныя і нейтральныя выказванні. Гэта забяспечвала аналіз усяго балансу і харектару публікаций сродкамі масавай інфармацыі разам з кантэкстам гэтых публікаций. Пазітыўныя і негатыўныя спасылкі падлічваліся толькі тады, калі каманда маніторынга лічыла, што яны недвухсэнсоўна і выразна займаюць вялікі сегмент аўдыторыі.

Якасны аналіз быў праведзены Джонатанам Стылам, які браў інтэрвю ў асобаў з галіны, палітыкі і заканадаўства, якія мелі дачыненне да рэферэндума. Асаблівую ўвагу ён прысвяціў такім сферам, як бесстароннасць асвятлення выбараў, лёгкасць доступу да медыя для ўсіх палітычных партый і кандыдатаў, баланс у прадстаўленні розных палітычных перспектыв і магчымасці саміх медыя працеваць свабодна, справядліва і прафесійна.

Усе знаходкі гэтай справаудачы ёсьць на адказнасці ЕІМ і яго незалежнай заходній каманды. Гэтая справаудача ўтрымлівае толькі частку матэрыялу і інфармацыі, сабранай камандай маніторынгу ў працэсе ўладкавання і выполнення місіі. Кожнага, хто жадае атрымаць большую інфармацыю або праверыць арыгінальныя матэрыялы ў дасканальных дэталях, запрашаюць зрабіць гэта і контактаваць з інстытутам у Дзюсельдорфе.

1.3. Папярэдняя дзейнасць місіі

Еўрапейскі інстытут медыа — няўрадавая палітычна арыентаваная незалежная даследчая арганізацыя, якая аперуе ў галіне развіцця еўрапейскіх медыа. Інстытут мае значны папярэдні вопыт у галіне маніторынгу медыа і з 92-га года па заданні Еўрасаюза праводзіў маніторынг выбараў у:

Краіна	Выбары	Год
Арменія	Парламенцкія выбары	1995
	Прэзідэнцкія выбары	1996
Азербайджан	Парламенцкія выбары	1995
Беларусь	Парламенцкія выбары	1994
	Прэзідэнцкія выбары	1994
	Рэферэндум	1996
Грузія	Парламенцкія і прэзідэнцкія выбары	1995
Малдова	Парламенцкія выбары	1994
	Прэзідэнцкія выбары	1996
Расія	Парламенцкія выбары	1993
	Парламенцкія выбары	1995
	Прэзідэнцкія выбары	1996
Украіна	Парламенцкія выбары	1994
Эстонія	Парламенцкія выбары	1994
Венгрыя	Парламенцкія выбары	1994
Румынія	Парламенцкія і прэзідэнцкія выбары	1992
	Прэзідэнцкія выбары	1996
Боснія і Герцэгавіна	Парламенцкія, прэзідэнцкія і муніципальныя выбары	1996
Македонія	Парламенцкія і прэзідэнцкія выбары	1994
Сербія і Чарнагорыя	Федэральныя і рэспубліканскія выбары	1992
Албанія	Муніципальныя выбары	1996

Цяперашняя місія ў Беларусі была заснаваная Еўрасаюзам, яго дэмакратычнай праграмай Tasic. Гэтая справаздача была падрыхтаваная Еўрапейскім інстытутам медыа. Усе знаходкі, выводы і інтэрпрэтацыі, падкрэслены ў гэтым дакуменце, на рахунку выключна еўрапейскага інстытута для медыа і ніякім спосабам не могуць быць выкарыстаныя для адлюстравання палітыкі або меркавання Еўрасаюза.

1.4. Падзякі

Падзяка за пасляховае выкананне місіі павінна быць аддадзеная наступным супрацоўнікам праграмы Tasic па дэмакратыі ў БруSELі: містэру Джонатану Стылу, штату каманды маніторынга ў Мінску, асабліва місіі Вараб'ёвой. Нарэшце каманда маніторынга хацела б падзякаўаць усім людзям, у якіх браліся інтэрвю падчас місіі, за супрацоўніцтва.

Прафесар
др.Бернд-Петэр Ланге,
Дзюсельдорф, студзень 1997

2. Гістарычныя ўводзіны

Беларусь стала незалежнай дзяржавай у 1991 г. ў выніку развала Савецкага Саюза. Яе парламент — Вярхоўны Савет — дэклараў незалежнасць падчас праваленага путчу ў Маскве супраць савецкага прэзідэнта Міхаіла Гарбачова ў жніўні. Тры месяцы пасля гэтага старшыня Вярхоўнага Савета Станіслаў Шушкевіч далучыўся да расійскага і ўкраінскага прэзідэнтаў у паляўнічай рэзідэнцыі ў заходнім рэгіёне Беларусі (маюцца на ўвазе Віскулі). Яны дэклараўвалі смерць Савецкага Саюза і абвясцілі Садружнасць Незалежных Дзяржаў.

Беларусь як памежны рэгіён была зямлёю, за якую на працягу стагоддзяў змагаліся татары, літоўцы, палякі, расейцы і немцы. Пасля падзелу Польшчы ў канцы ХVII стагоддзя Беларусь была далучаная расійскай царыцай Кацярынай Вялікай. У 1921-м заходняя траціна сённяшняй тэрыторыі Беларусі стала часткай Польшчы, астатнія была інкарпараваная ў Савецкі Саюз.

Другая сусветная вайна прынесла страшныя разбурэнні. За выключэннем некалькіх дзён супраціўлення Брэсцкай крэпасці, краіна была хутка заваяваная нацыстамі. Прыкладна чвэрць насельніцтва загінула падчас акупацыі як у барацьбе, так і ў двухстах канцэнтрацыйных лагерах на тэрыторыі Беларусі. Пасля вайны краіна зведала хуткую індустрыйлізацыю часткова як паставшык грузавікоў, механізмаў і электронікі для савецкай абарончай індустрыі. Беларускі трактар стаў галоўным прадуктам для савецкай сельскай гаспадаркі і таксама папулярным экспартным прадуктам для трэцяга свету. Чарнобыльская катастрофа ў 1986-м калі самай мяжы з Украінай выклікала асноўныя наступствы на тэрыторыі Беларусі.

Беларусь доўга выглядала як адна з найбольш русофільскіх рэспублік у Савецкім Саюзе. Яе спецыфічная роля ў савецкім падзеле працы і падаткаве вызваленне дапамаглі перадолець пакуты ў вайне, але адначасова зрабілі яе асабліва датківай у дачыненні эканамічных зрухаў, выкліканых калапсам Савецкага Саюза.

Рэстаўрацыя сувязяў з Расіяй бачыцца большасці беларусаў як шлях адраджэння эканамічнага росту. Тут ніколі не было моцным значэнне беларускай нацыянальнай ідэнтычнасці, і платформа Беларускага Народнага Фронта, які падкрэсліваў неабходнасць нацыянальнага адраджэння, ніколі не збрала падтрымкі больш чым чвэрці альбо траціны насельніцтва. Сімвалы Савецкага Саюза ўключаючы бюсты Леніна засталіся ў большасці некранутымі, і на рэферэндуме ў 95-м выбаршчыкі пераважнай большасцю падтрымалі вяртанне рускай мовы ў якасці афіцыйнай і старога сцяга савецкай Беларусі.

2.1. Погляд на палітычную сітуацыю

Беларускі палітычны працэс следаваў узору кожнай былой савецкай рэспублікі з 91-га года. З невялікімі варыянтамі троі ключавыя тэндэнцыі ўзніклі як агульныя фактары паўсюль. Спрабы знайсці стабільны баланс улады паміж заканадаўчай і выканавчай уладамі, паміж парламентамі і традыцыйна моцным прэзідэнтам на верхавіне праваліліся. Камуністычнае партыя з або без змены назвы засталася найбуйнейшай і найлепш арганізаванай палітычнай сілай. Хуткае ўвядзенне прынцыпаў рынковай эканомікі прынесла востры калапс у прамысловасці і ўзроўні жыцця і таму зрабіла ход рэформаў і ролю дзяржавы пунктам спрэчкі.

Шок апошніх некалькіх гадоў таксама спарадзіў пачуццё адчаю і цынізма сярод многіх людзей. Вынікам гэтага было жаданне моцнага ўраду, якое найбольш лёгка выражалася ў моцным індывидуальным лідэрам. Невялікія сумнівы, што Аляксандар Лукашэнка папулярны ў Беларусі і што ён усё яшчэ атрымлівае вялікую падтрымку ці не такую ж самую, якой ён дасягнуў падчас сваёй перамогі на прэзідэнцкіх выбарах ў 94-м годзе. Ён ігнаруе дэмакратычныя нормы, аднак гэтыя паводзіны не выклікалі вялікага пратэсту за выключэннем яго апанентаў у парламенце і часткі CMI.

Беларусь была адной з апошніх постсавецкіх рэспублік, якая пасправавала вырашыць пытанне ўлады шляхам увядзення моцнай прэзідэнцкай улады, а не парламенцкай рэспублікі. У сакавіку 94-га парламент прыняў новую Канстытуцыю, паводле якой была створаная пасада прэзідэнта. Прэзідэнт можа ўсталяваць новыя міністэрствы, прызначыць прэм'ер-міністра і іншых вышэйших міністраў, ён мае таксама права заканадаўчага вета.

Замена Канстытуцыі адбылася вельмі хутка пасля таго, як парламент прагаласаваў за адстаўку Станіслава Шушкевіча з пасады старшыні Вярхоўнага Савета. Універсітэцкі прафесар і чалавек, які прывёў Беларусь да незалежнасці, Шушкевіч быў прадынкавым лібералам і сімпатызаваў многім ідэалам Беларускага Народнага Фронта, аднак не быў ягоным членам.

Шушкевіч быў замешчаны Вячаславам Кебічам, членам старой савецкай наменклатуры, прэм'ер-міністрам, які, як шырока чакалася, будзе першым прэзідэнтам. Але, абвергнуўшы прагнозы, выбары ў чэрвені 94-га выйграў Аляксандр Лукашэнка. Цалкам неадметны малады член савецкай наменклатуры, ён пачаў сваю кар'еру ў якасці вайскоўца ў памежных войсках і пазней стаў старшынёй дзяржаўнага саўгаса. Выбраны ў парламент у 90-м годзе, ён заснаваў фракцыю "Камуністы за дэмакратыю" — нібыта ліберальную групу. Ён узніўся да нейкай выдатнай ролі ў якасці прызначанага Кебічам кіраўніка парламенцкага антыкарупцыйнага камітэта. Выкарыстоўваючы тэлевізійнае асвятленне дзеянасці камісіі, якое падвышала ягоную вядомасць, ён узніў серую папулісцкіх атак на расточную злачыннасць і карупцыю ў высокіх сферах, якая зрабіла яго на працягу некалькіх тыдняў агульнанацыянальнай асобай, што стаіць паміж старой элітай і новымі дэмакратамі.

2.2. Рынкавыя рэформы

Паколькі ў Лукашэнкі былі слабыя сувязі з наменклатурнай камандай, шэраг маладых прафесароў і прадпрымальнікаў і банкіраў далучыліся да каманды Лукашэнкі пасля яго перамогі на выбарах. Яны спадзяваліся, што як новы чалавек ён будзе адкрыты для ўплыву. Лукашэнка прызначыў Міхаила Чыгіра — выбітнага прадстаўніка новага класа — прэм'ер-міністрам. Але хутка яны расчараўваліся. Калі ўзмацніліся пратэсты супраць цяжкіх наступстваў рынкавых рэформаў, папулісцкія інстынкты Лукашэнкі прымусілі яго павярнуць супраць Міжнароднага ваалютнага фонда і іншых заходніх дарадцаў. У адной з публічных прамоў ён адмяніў лібералізацыю цэнаў і зноў насадзіў дзяржаўны контроль.

Хаця рухі накшталт гэтага моцна контраставалі з палітыкай расійскага прэзідэнта Барыса Ельцина, Лукашэнка трymаўся ельцынскай мадэлі ў яго ўзаемаадносінах з парламентам. Яго дачыненні з парламентам былі больш канфрантацыйныя, чымсці пагадняльныя. Ён не знайшоў саліднай базы падтрымкі ў старым парламенце і ўзамен працаваў над будаўніцтвам моцнай выканаўчай улады. Выкарыстоўваючы метады патранажу, прызначэння, звольнення, ён сканструяваў вертыкальную сістэму ўлады, якая дасягала ўзроўню мясцовых адміністрацый. Ён стварыў серую пазабюджэтных рахункаў, якія дазволілі яму абыходзіць парламент і траціць гроши на праекты, якія ён аднаасобна лічыў лепшымі. Хутка ён стаў бяспрэчным палітычным гаспадаром Беларусі.

Ягоны канфрантацыйны стыль і асцярожнасць, якую ён выказваў у дачыненні рынкавых рэформаў, паскорылі ўзнікненне ў парламенце незвычайнай кааліцыі апазіцыйных сілаў. У той час як у Расіі прафесары і лібералы былі ў кінжалнай барацьбе з камуністамі, у Беларусі яны сыйшліся. Камуністычная партыя раскалолася. Старая — да 91-га года — лідэры партыі страцілі контроль над ёй і падключыліся персанальна да лукашэнкаўскага боку, асабліва пасля таго, як стала відавочным ягонае раашэнне адмяніць павышэнне цэнаў і намер ісці вельмі павольна ў кірунку рынкавых рэформаў. Асноўная частка кампартыі на чале з Сяргеем Калякіным прыхільная да рынкавых рэформаў, таксама як і аграрныя на чале з Сямёном Шарэцкім. Яны былі двумя мацнейшымі апазіцыйнымі блокамі ў парламенце.

Да таго ж, на Беларусі нацыяналісты вельмі моцна адрозніваюцца ад сваіх намінальных (па назве) двайнікоў накшталт Уладзіміра Жырыноўскага ў Расіі. БНФ, глыбока антырасійскі і антысавецкі рух, што зрабіла яго моцным прыхільнікам заходняй дэмакратыі і рынковай эканомікі. У выніку трох сілы: камуністы, рынковыя лібералы і нацыяналісты,— сыйшліся супраць Лукашэнкі і шукалі шляхой выкарыстання рэшты сваёй сілы ў парламенце, каб згарнуць назад аўтакратычнае праўленне Лукашэнкі.

Падчас лістападаўскага рэферэндума 96-га года парламент меў 199 членаў замест належных 260. Засталая 61 вакансія (выкліканая тым, што мала выбаршчыкаў прыйшло на папярэднія выбары, паколькі галасаванне магло быць аб'яўлена несапраўдным), якія, як мелася на ўвазе, будуць запоўненая падчас выбараў, што адбываліся ў адзін дзень з рэферэндумам. 199 членаў парламента належылі да наступных фракцый: "Згода", якая падтрымлівала Лукашэнку,— каля 50 членаў, аграрыі — 48, камуністы — 43, "Грамадзянскае дзеянне" — рынковыя лібералы — каля 20, "Саюз Працы" — сацыял-дэмакраты — 16 і астатнія — 22. Прыблізныя лічбы абумоўленыя тым фактам, што дэпутаты часта мянялі сваю вернасць і рушылі да іншых фракцый.

2.3. Інтэграцыя з Расіяй

Дзеля таго, каб атрымаць папулярнасць, асабліва сярод людзей старога ўзросту, заклікаючы іх да рэінтэграцыі Беларусі ў Расію, Лукашэнка гуляў на крыўдзе гэтых людзей ад развалу Савецкага Саюза. Тут ніколі не было канфліктаў уласнасці паміж дзвюма рэспублікамі, як, напрыклад, мела месца паміж Расіяй і Украінай. Большасць народа ў Беларусі гаворыць па-руску лепш, чым па-беларуску, і Лукашэнка сам выказаў меркаванне, што беларуская мова ёсьць сялянскі дыялект. У свеце толькі дзве мовы, на якіх напісаныя вялікія літаратуры,— руская і англійская,— заявіў ён.

На рэферэндуме ў маі 95-га ён атрымаў падтрымку на замену незалежніцкага бел-чырво-на-белага сцяга на былы зялёна-чырвоны сцяг савецкай Беларусі мінус эмблемы сярпа і молата. Выбаршчыкі таксама адабрылі ўсталяванне рускай мовы ў якасці афіцыйнай зноў. Аднак сэрцам усіх справаў была эканоміка і нават перад тым, як Лукашэнка стаў презідэнтам, палітыкі заклікалі да шчыльнейшых сувязяў з Расіяй. Беларускія нацыяналісты давалі папярэджанні аб небяспеках расійскага імперыялізму, але яны гучалі непераканаўча, паколькі менавіта Расія затрымлівала свой крок па ўсталяванні больш-шчыльных і блізкіх сувязяў з Беларуссю, зразумеўши, што давядзеца плаціць Беларусі больш субсідый і дараваць даўгі. Расія жадала прямую здзелку — палітычныя саступкі ў абмен на эканамічную дапамогу.

Прэм'ер-міністр Кебіч падпісаў валютны саюз з Расіяй у красавіку 94-га, у якім саступіў Маскве контроль над валютай і падаткавай палітыкай у абмен на знаходжанне расійскіх войскай на беларускай зямлі. Пасля паразы Кебіча на презідэнцкіх выбарах расіяне сказалі Мінску, што не маюць планаў працягваць гэты саюз.

Новы презідэнт Лукашэнка паўтарыў намаганні свайго папярэдніка. У лютым 95-га Ельцын пагадзіўся на мытны саюз, але гэта быў надта маленькі поспех. Падчас візіта ў Москву ў кастрычніку 95-га Лукашэнка гаворыць аб заснаванні з Расіяй аб'яднанай дзяржавы, або канфедэрацыі, з сабой ці Ельцыным у папераменным кіраўніцтве гэтым аб'яднаннем. Віктар Чарнамырдзін, прэм'ер-міністр Расіі, рэзка адказаў, што дзве краіны — гэта не калгас.

Але Лукашэнка не спыніўся. Ён атрымаў сваё ўзнагароджанне падчас расійскіх презідэнцкіх выбараў, калі Ельцын адчуваў моцны ціск з боку нацыяналістычных сілаў і меў патрэбу зрабіць які-небудзь жэст у гэтым кірунку. У красавіку 96-га Ельцын і Лукашэнка падпісалі пакет дакументаў, у якім сформавалі супольнасць паміж Беларуссю і Расіяй, хадзячы тэкст быў настолькі няпоўна сформуляваны, што не ўтрымліваў ніякіх рэальных сцвярджэнняў з кожнага боку. Аднак у тэксце быў створаны вышэйшы савет для будучай канфедэрацыі, у якім Лукашэнка быў названы старшынёй на базісе далейшай ратациі.

2.4. Барацьба з парламентам

Галоўны бой Лукашэнкі быў з парламентам. Бітва бушавала на працягу 95-га і 96-га. Зброяй быў народны рэферэндум. Падчас летняга рэферэндума Лукашэнка зрабіў рускую мову зноў афіцыйнай мовай і замяніў нацыянальны сцяг. Тады Лукашэнка дадаў яшчэ адно пытанне, якое дало яму права распускаць парламент. У адрозненне ад іншых трох пытанняў, гэтае было неабязважковым.

Паварот назад да савецкіх сімвалоў падштурхнуў группу дэпутатаў — пераважна ад БНФ — распачаць галадоўку і адмовіцца пакінуць будынак парламента. Лукашэнка загадаў сіlam бяспекі выдаліць іх гвалтам уночы. Некалькі дэпутатаў былі збітыя. Астатнія былі прывезеныя на ўскраіны Мінска і змушаныя шукаць шлях дадому ў цемры. Тым не менш жаданне презідэнта атрымаць магчымасць разганяць парламент набрала 77% галасоў выбаршчыкаў. Хаця гэта не атрымала сілу закона, галасаванне за моцнае презідэнцтва прадэмантравала палітычныя настроі.

Лукашэнка выкарыстаў жорсткія меры супраць хвалі транспартных страйкаў улетку 95-га. Калі вадзіцелі аўтобусаў і метро адмовіліся выйсці на працу, презідэнт наняў ім замену і выкарыстаў войскі супраць пікетаў. Сваім указам ён пазбавіў парламенцкага імунітэту Сяргея Антончыка — дэпутата, які дапамагаў арганізаваць страйк, арыштаваў яго і затрымліваў без сувязі з вонкавым светам на працягу трох дзён.

Улетку 96-га абодва бакі — презідэнт і парламент — паспрабавалі арганізаваць новы рэферэндум. Кожны бок паставіў свае пытанні, якія павінны былі падкапаць пытанні канкурэнта і дазволіць правесці свой нацыянальны плебісцыт. Парламенцкая большасць была, вядома, камуністамі і аграрыямі, таму ў пытаннях рэферэндума гаварылася аб праекце канстытуцыі, пропанаваным камуністычнай і аграрнай фракцыямі. У верасні парламенцкая большасць выпрацавала праект новай канстытуцыі, у якім адмяняўся ўвогуле інстытут презідэнцтва. Пераймаючы дрэнны прыклад Барыса Ельцына, презідэнт Беларусі пажадаў мець права распускаць парламент і прызначаць новыя выбары па сваім жаданні, а таксама зрабіць амаль немагчымым свой імпічмент. Ён распрацаваў свой уласны праект канстытуцыі, цэнтральныя артыкулы якога былі ўзятыя слова ў слова з расійскага тэкста, які Ельцын пропанаваў на рэферэндум у 1993-ім.

За кулісамі падзеі стаяў Канстытуцыйны Суд, у якога папрасілі вырашыць, ці будуць вынікі любога рэферэндума заканадаўча абавязковымі або толькі мець сілу рэкамендацыі, якую кожны бок можа ігнараваць. Калі параўноўваць з правядзеннем рэферэндума ў Расіі ў снежні 93-га, то там Канстытуцыйны суд быў у бяздзеянні. Ельцын дэклараваў прыпыненне яго дзейнасці. У Беларусі — наадварот — Канстытуцыйны суд заставаўся ключавым гульцом. Цікава, што Валерый Ціхін — старшыня Канстытуцыйнага суда — быў сакратаром ідэалогіі ў камуністычнай партыі і быў прызначаны на пасаду старшыні презідэнтам Лукашэнкам.

Калі напружванне ўзмацнілася, абодва бакі разыйшліся ў сваіх пазіцыях. Замест двух супяречных рэферэндумаў у розныя дні презідэнт і парламент пагадзіліся выйсці да выбаршчыкаў са сваімі праектамі ў адзін і той жа дзень. Парламент таксама трансфармаваў свой праект шляхам аднаўлення пасады презідэнта, хаця са значна скарочанай, амаль намінальнай, уладай. Дэпутаты зразумелі, што іхняя асабістая пазіцыя адмаўлення не толькі выглядае экстремальнай з таго часу, як выявілася, што яны хочуць поўнай перамогі, але таксама контрпрадукцыйнай, паколькі электарат пераважна прагаласаваў за моцнае презідэнцтва два гады раней.

Аднак парламент пажадаў, каб рэферэндумы па канстытуцыі былі заканадаўча абавязковымі. Дэпутаты былі ўзрушаныя, калі Канстытуцыйны суд прыняў рашэнне супраць іх, заявіўшы, што рэферэндумы будуць толькі кансультатыўнымі.

Гэтае рашэнне выглядала дробяззю, аднак пазней стала прымаць на сябе вялікую сілу. Пакуль рэферэндум 24 лістапада набліжаўся, Лукашэнка рабіў усё, што мог, каб павялічыць яго падтрымку выбаршчыкамі, прыдумаўшы лазейку, якая дазваляла людзям кідаць

свае бюлетэні ў любы час на працягу двух тыдняў да дня рэферэндума, калі яны думалі, што не маглі гэта зрабіць 24 лістапада. Ён тым самым заахвоціў даволі многа выбаршчыкаў галасаваць раней.

Гэтае раашэнне выклікала раскрыццё карт ад Віктора Ганчара, старшыні Цэнтральнай выбарчай камісіі. Рынкавы ліберал, які звольніўся з лукашэнкаўскага ўраду за год да гэтага, Ганчар не рабіў ніякага сакрэту са сваіх сімпатыяў да парламенцкага боку. Ён абвясціў, што не можа прыняць ніякія вынікі рэферэндума пасля таго, як пачалося галасаванне, хаця тэксты абедзвюх канстытуцый не былі яшчэ надрукаваныя. Ганчар таксама абвінаваціў урад у няздольнасці надрукаваць копіі парламенцкага праекта канстытуцыі. Ён крытыкаваў Міністэрства фінансаў за няздольнасць забяспечыць расходы рэферэндума. Неўзабаве Лукашэнка звольніў яго.

Лукашэнка таксама выкарыстоўваў электронныя медыя, націскаючы ў іх на свой праект канстытуцыі, адначасова ігнаруючы парламенцкую версію (гл.аб гэтым раздзел ніжэй у справаздачы). Ён заявіў, што рэферэндум будзе заканадаўча абавязковым.

Прэзідэнцкія крокі былі выразным выклікам закону. Група з 73 дэпутатаў падпісала петыцыю, заклікаючы Канстытуцыйны суд распачаць працэс імпічменту супраць прэзідэнта. Калі падзеі дасягнулі апагею, расійскі ўрад вырашыў прыехаць па просьбе парламенцкай апазіцыі. Віктар Чарнамырдзін — расійскі прэм'ер-міністр — запрасіў Лукашэнку сустрэцца са сваімі апанентамі ў Смаленску — горадзе на заходзе Расіі. Калі Лукашэнка адмовіўся, Чарнамырдзін быў вымушаны прыехаць у Мінск. Пасля перамоваў, якія доўжыліся ўсю ноч і закончыліся раніцай 22 лістапада, беларускія бакі дасягнулі пагаднення.

Парламент павінен быў забраць назад сваю петыцыю аб імпічменце прэзідэнта. Лукашэнка прыняў, што рэферэндум не мае быць у рэшце рэшт заканадаўча абавязковым. Узамен канстытуцыя павінна была быць дапрацаваная асамблеяй, якая б складалася з 50 дэпутатаў, якія прадстаўлялі працпарцыйнальна парламенцкія фракцыі, 50 прэзідэнцкіх прадстаўнікоў і прэзідэнта ў якасці старшыні. Гэты кампраміс засмуціў і ўразіў многіх дэпутатаў, паколькі гэта выглядала поспехам толькі на невывялікі час. Гэтая асамблея мела б убудаваную прэзідэнцкую большасць пасля таго як хаця б чвэрць з 50 дэпутатаў была б саюзнікамі Лукашэнкі.

Калі кампраміс абмяркоўваўся ў парламенце 22 лістапада, некалькі антылукашэнкаўскіх дэпутатаў абавінавацілі Сямёна Шарэцкага — спікера парламента — у здрадніцтве іхнім інтэрэсам. Хаця на працягу дня дэпутаты супакоіліся, Лукашэнка выкарыстаў іхняе засмучэнне і загадаў свайму блоку прыхільнікаў у парламенце галасаваць супраць кампраміса. Так зрабіла між іншым частка фракцыі "Згода". Астатнія спакусіліся на перспектывы месцаў у новым парламенце, які быў бы прызначаны, калі б лукашэнкаўская канстытуцыя ўвайшла ў сілу. Пасля таго, як парламент раскалоўся, прэзідэнт прыйшоў на дзяржаўнае тэлебачанне і заявіў, што парламент парушыў сваю частку здзелкі. Таму ён настойвае, што ўся справа кампраміса нядзейсная, і рэферэндум пасля ўсяго будзе заканадаўча абавязковым.

Гэта быў рызыкоўны ход, аднак праз кантроль над дзяржаўным тэлебачаннем і радыё ён выключыў магчымасць яго парламенцкім апанентам даць сваю версію. Калі галасы на рэферэндуме былі падлічаныя, Лукашэнкаўскі праект канстытуцыі перамог пераважнай большасцю з 77% галасоў. Апаненты ўзнялі пытанні пасля абвяшчэння вынікаў, якія былі прадстаўленыя Цэнтральнай выбарчай камісіяй. ЦВК заявіла, што 59,5% электарата галасавалі да 6 гадзін вечара 24 лістапада. Але пасля закрыцця выбарчых участкаў у 10 гадзін вечара было аб'яўлена, што прагаласавала 84,14% выбаршчыкаў.

Лукашэнкаўскія крытыкі заяўлі, што названая вялізная хвала выбаршчыкаў, калі амаль чвэрць электарата прыйшла галасаваць у апошнія 4 гадзіны, у цёмны час сутак, халодным лістападаўскім вечарам — ува ўсё гэта цяжка паверыць і прыняць. На прэс-канферэнцыі 25 лістапада прэзідэнт выклікаў усмешкі, калі ён растлумачыў гэты феномен сказаўшы, што людзі прыйшлі на выбары, вярнуўшыся пасля сваіх дач і дамоў у канцы ўік-энда. Лідзія Ярмошына, якая была прызначаная старшынёй Цэнтральнай выбарчай камісіі пасля звольнення Віктора Ганчара, пазней давала тлумачэнне высокіх канчатковых лічбаў, заяўляючы, што яны ўключаюць людзей, якія галасавалі ў папярэднія дні.

Ніводнаму з назіральнікаў не было дазволена прысутнічаць у Цэнтральным падліковым пакоі, і незалежныя назіральнікі і назіральнікі ад апазіцыйных партый не мелі дастаткова людзей, каб быць на кожным выбарчым участку. Гэта зрабіла немагчымым мець гарантаваныя лічбы самастойна або важкія дадзеныя, каб падвергнуць сумневу фінальныя вынікі рэферэндуму. Тым не менш, патрабаваўся ўдзел толькі паловы электарату ў рэферэндуме. Ніхто з апазіцыйных лідэраў не заяўляў, што гэтага не адбылося. Нават калі лічыць, што 84% былі завышанай лічбай.

2.5. Вынікі рэферэндума

Апроч галасавання па пытаннях двух праектаў канстытуцый, выбаршчыкам былі прапанаваныя 5 іншых пытанняў. Вынікі былі наступнымі:

- Пытанне першае:** Ці выступаеце вы за перанос Дня незалежнасці Рэспублікі Беларусь (Дзень рэспублікі) на 3 ліпеня — дзень вызвалення Беларусі ад гітлераўскіх захопнікаў у Вялікай Айчыннай вайне.
Галасавалі за: 88,2%
- Пытанне другое:** Ці падтрымліваеце вы прыняцце Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь 1994 года з змененнямі і дапаўненнямі (новая рэдакцыя Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь), прапанаванымі Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь А.Р.Лукашэнкам
Галасавалі за: 70,5%
- Пытанне трэцяе:** Ці выступаеце вы за свободную, без абмежаванняў, куплю або продаж зямлі?
Галасавалі супраць: 82,9%
- Пытанне чацвертае:** Ці падтрымліваеце Вы адмену смяротнага пакарання ў Рэспубліцы Беларусь?
Галасавалі супраць: 80,4%
- Пытанне пятае:** Вы за прыняцце Канстытуцыі 1994 года са змененнямі і дапаўненнямі, прапанаванымі членамі фракций камуністай і аграрыяў Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь?
Галасавалі супраць: 71,2%
- Пытанне шостае:** Ці выступаеце вы за тое, каб кіраўнікі мясцовых органаў выканайчай улады выбіраліся непасрэдна жыхарамі адпаведнай адміністратыўна-тэрытарыяльнай адзінкі?
Галасавалі супраць: 69,9%
- Пытанне сёмае:** Ці згодныя вы, што фінансаванне ўсіх галінаў улады павінна ажыццяўляцца публічна і толькі з дзяржаўнага бюджету?
Прагаласавалі супраць: 65,9%

2.6. Падсумоўе.

Прэзідэнцкія прадстаўнікі спрабавалі выклікаць сімпатыю заходніх назіральнікаў, абвяшчаячы, што барацьба паміж прэзідэнтам і парламентам на самой справе была барацьбой паміж дзвюма элітамі. Гэтая барацьба паміж элітай, якая атрымала ўладу, і элітай, якая жадала рэваншу,— сказаў нам Павел Якубовіч — прызначаны Лукашэнкам галоўны рэдактар газеты "Советская Белоруссия".

Ён сцвярджаў, што перамоглай элітай былі антыкамуністычныя рэфарматары тымчасам як парламент быў пад уплывам камуністычных традыцыяналістай. "Я лічу сябе дэмакратам, я супраць вяртання камуністаў да ўлады. Парламент вядзеца камуністамі і аграрыямі, якія сапраўды ёсць камуністы, толькі з іншай назвай. Захад робіць вялікую памылку",— дадаў ён.

Пункт гледжання Якубовіча наконт барацьбы паміж элітамі, пэўна, мае сваю сапраўднасць, паколькі гэта адбываецца ў найбольш постсавецкай рэспубліцы, уключаючы Расію. Старыя члены дапутчайскай камуністычнай партыі, так званая наменклатура, з'яўляюцца найбольш яркімі прадстаўнікамі абодвух бакоў новых барыкадаў. Вельмі нямногія выказалі жаданне гуляць па правілах дэмакратычнай гульні ў сэнсе прапанавання апанентам справядлівага шанцу выказаць свае меркаванні.

Аднак характэрныя залежнасці лукашэнкаўскіх боку беларускім канфлікце элітаў як дэмакратычныя або рэфарматарскі —занадта ждоўгі занятак. Яго аўтарытарнае выкарыстанне мас-медыа з'яўляеца крокам супраць дэмакратыі. Іхня зблытаныя адносіны да рынковай эканомікі мелі на ўвазе, што ў іх не было ніякага выразнага эканамічнага праекта — рэфарматарскага ці кансерватыўнага.

Што тычыцца антыкамунізму. Пасля расколу беларускай камуністычнай партыі ў 91-м годзе Лукашэнка меў падтрымку старога кіраўніцтва партыі, таксама як многіх шэраговых ветэранаў. Парламенцкія камуністы, якія былі сярэднім узроўнем у партыі ў савецкі перыяд, імкнуліся быць новым пакаленнем.

Не ў кампетэнцыі ЕІМ выбіраць пераможцаў або фаварытаў. Нашая кароткая задача была даследаваць і прааналізуваць асяроддзя, якое ахапіла мас-медыа ў надзеі, што, дзякуючы прафесіяналізму журналістаў, камерцыйных і заканадаўчых структур, дзе яны працуюць, мас-медыа могуць забяспечыць грамадства дакладнай інфармацыяй і шырокім колам каментароў.

3. Заканадаўства па кіраванні ў СМІ

Беларусь мае вельмі слабое заканадаўства, якое тычыцца асвялення мас-медыа правядзення рэферэндумаў. Ёсць значная колькасць законаў аб асвяленні выбараў у парламент і выбараў прэзідэнта і амаль няма законаў пра рэферэндум. Тым не менш у адсутнасці заканадаўства, якое вызначае, што правілы рэферэндума — іншыя, разумна падкрэсліць, што такія ж прынцыпы, якіх трymаюцца мас-медыа падчас выбараў, павінны прыкладацца таксама да рэферэндумаў. Прыхільнікі і апаненты пытанняў, пастаўленых для выбаршчыкаў, павінны мець доступ да мас-медыа, асабліва да дзяржаўной электроннай прэсы.

Гэта асабліва важна зыходзячы з таго, што беларускія дзяржаўныя тэлебачанне і радыё займаюць манапольнае становішча. Ёсць толькі адзін нацыянальны канал, які можа быць праслушаны і прагляданы на ўсёй тэрыторыі Беларусі. Закон аб рэферэндуме, прыняты 13 чэрвеня 1991 г. (апошні дзеісны закон), у 7-м артыкуле кажа: "Грамадзяне маюць права бесперашкоднай агітацыі за ці супраць пытанняў рэферэндума".

Самы свежы закон па сродках масавай інфармацыі, прыняты 13 студзеня 95-га года, у артыкуле 31.1 кажа: "Дзяржаўныя тэлевізіі і радыё абавязаныя на працягу 24-х гадзін прадстаўляць заклікі і дэкларацыі прэзідэнта, Вярхоўнага Савета, спікера парламента і Канстытуцыйнага суда". Гэты артыкул уводзіць у сілу сцверджанне, што роўнае асвяленне патрабуецца законам.

Незалежна ад заканадаўства, справа агульнадэмакратычнай практикі, што пытанне рэферэндума асвяляецца спрэядліва і роўна ў СМІ. Для рэдактараў навін і менеджэраў рэферэндум — вельмі лёгкая справа для асвялення. На выбарах, калі існуе велізарная колькасць кандыдатаў, якія мітусяцца паміж прэзідэнтам або яго апанентамі, якія могуць быць досыць невядомымі або несур'ёзнымі, ёсць шмат меркаванняў і патрабуецца пазбегнуць надання перавагі тым, хто пры ўладзе. На рэферэндуме ніякіх падобных проблемаў няма. Выбаршчыкам трэба толькі ведаць, за якія пытанні яны галасуюць і што-небудзь пра аргументы за і супраць. Гэта можа быць арганізавана праз дэбаты альбо прадастаўленнем магчымасці абгаварыць у эфіры розныя пазіцыі.

На жаль, беларускія выбаршчыкі не былі забяспечаныя нікімі гарантывамі, якія патрабуюць законы і здаровы сэнс. Беларускі прэзідэнт Аляксандр Лукашэнка выкарыстаў сваю ўладу для таго, каб пазбавіць выбаршчыкаў нават самага элементарнага доступу да пытанняў, рашэнні па якіх яны меліся прыняць.

3.1. Тэксты Канстытуцыі

Другое і пятае пытанні рэферэндума пыталіся ў выбаршчыкаў, ці падтрымліваюць яны праект канстытуцыі, прапанаваны прэзідэнтам, і парламентам (тэарэтычна яны маглі адобраць абодва — гэта быў бы вынік, які б стварыў ненармальныя праблемы).

Прэзідэнцкая версія была надрукаваная за дзяржаўныя гроши ў дзяржаўной газеце "Советская Белоруссия" спецыяльным выпускам у 4 мільёны копіяў. Яна была дастаўлена за дзяржаўныя сродкі Міністэрствам сувязі ў паштовую скрыню кожнага выбаршчыка. Прэзідэнт не зрабіў нікай спробы надрукаваць версію-праект сваіх супернікаў такім самым спосабам. Віктар Ганчар, старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі (перед тым, як ён быў звольнены прэзідэнцкім указам і выдалены са свайгоофіса за 10 дзён да дня галасавання) запрасіў "Советскую Белоруссию" надрукаваць парламенцкі праект. Газета запатрабавала папярэднюю аплату, якой Цэнтральная выбарчная камісія не мела.

На выбарчых участках выбаршчыкі маглі пазнаёміцца з абодвумя праектамі, хадаючых рэалізацаць гэтую магчымасць з'явілася зусім няшмат. На адным з участкаў, які ў

дзень выбараў наведаў прадстаўнік ЕІМ, выбаршчык, які пажадаў скарыстаць з гэтай магчымасці быў накіраваны ў іншы, бакавы пакой. Парламенцкая версія, якая была яму паказаная, была апублікованая ў газеце "Народная газета" ў верасні. Гэта быў толькі папярэдні праект і не той, які пропаноўваўся выбаршчыкам для адабрэння на рэферэндуме.

Ранейшы праект у некалькіх пунктах адрозніваўся ад пазнейшага, асабліва ў артыкулах аб прэзідэнцстве. Ранейшая версія скосоўвала пасаду прэзідэнта, але з часам парламент змяніў сваю пазіцыю. У новым праекце захоўвалася прэзідэнцкая пасада, хаця прэзідэнт надзелены пераважна цырыманіяльнымі (прадстаўнічымі) функцыямі па прыкладзе Германіі або Італіі.

Апроч свабоднай публікацыі свайго праекта канстытуцыі, прэзідэнт Лукашэнка заплаціў за 400 тысяч копіяў брашуры, якая называлася "Зрабіце свой выбар. Пытанні і адказы аб рэферэндуме". Яна была шырокадаступнай для выбаршчыкаў бясплатна. Брашура з'явілася як нібы аб'ектыўны афіцыйны інфармацыйны бюлетэнь, хаця ў парушэнне правілаў выбараў не было ўказаны, хто напісаў, распаўсюдзіў ці фінансаваў яе.

Змест брашуры быў у вышэйшай ступені тэндэнцыйным і часта недакладным. Там гаварылася, што "стрыжань зменаў, пропанаваных Вярховным Саветам, ёсць скасаванне пасады прэзідэнта". Як адзначалася вышэй, гэта было не так. Той жа параграф заяўляў: "Нідзе ў былым Савецкім Саюзе і нідзе ў Еўропе німа палажэння, якія забяспечваюць незалежнасць заканадаўчай улады". Калі разглядаць Еўропу па-за межамі былога Савецкага Саюза, то гэтая заява амаль дакладна супярэчыць праўдзе. За некалькімі выключэннямі амаль усе ўсходнеславянскія краіны маюць самастойны парламент, у якім урад прызначаецца большасцю і можа быць адстаўлены галасаваннем па даверы ў любы час.

На самой справе ўвесь сэнс рэферэндума 24 лістапада быў у тым, каб дазволіць выбраць выбаршчыкам паміж вартасцямі парламентарызма або прэзідэнцкай сістэмай. Прэзідэнт Лукашэнка не даў людзям ніякага шанцу выслушаць абодва бакі ў спрэчцы. Прыхільнікамі справы парламентарызма не было дадзена доступу да дзяржаўных электронных СМИ. Іхняя канстытуцыя не была надрукаваная за дзяржаўны кошт. Іх асноўныя пазіцыі былі скажоныя ў прэзідэнцкіх пропагандысцкіх матэрыялах.

3.2. Правядзенне кампаніі

Наступныя часткі гэтай справаўдавчы апісваюць у дэталях правядзенне кампаніі ў СМИ. У гэтым параграфе мы падрабязна асветлім толькі адзін прыклад скажэння дэмакратыі.

Дзяржаўнае тэлебачанне давала рэгулярныя перадачы некалькі разоў на дзень на працягу двух тыдняў, падчас якіх было дазволенае галасаванне. Гэтыя перадачы мелі на мэце растлумачыць механіку і правілы запаўнення выбарчых бюлетэняў. Як і ў вышэйзгаданай брашуры, не заяўлялася, за чый кошт яны былі выкананыя, але стваралася ўражанне, што гэта выданні з нейтральнай інфармацыяй. Там гаварылася, напрыклад, што калі выбаршчыкі жадаюць галасаваць "за" па пытанні 2, якое пропаноўвала падтрымаць прэзідэнцкую канстытуцыю, яны павінны выкрасліць слова "супраць". Калі б гэтая перадача працягвалася і ў ёй гаварылася, што людзі, якія жадаюць галасаваць супраць, павінны выкрасліць слова "за", то гэтая перадача была б цалкам прыимальная. Аднак перадача працягвалася зусім па-іншаму. Калі выбаршчыкі жадалі галасаваць "супраць" па пытанні 5, тлумачылася, што яны павінны выкрасліць слова "за". Пытанне 5 было адзінае, якое пыталася ў людзей, ці падтрымліваюць яны парламенцкую версію.

Калі коратка, то так званае інфармацыйнае паведамленне на самой справе было кампаніяй за прэзідэнта і супраць парламента. ЕІМ асуджае гэта, як асуджае і агульную аднабаковасць кампаніі. ЕІМ лічыць, што гэта парушэнне закона і дэмакратычнай практикі.

3.3. Іншыя пытанні

Апроч пытанняў новай канстытуцыі, выбаршчыкам былі зададзеныя 5 іншых пытанняў. Яны былі фактычна сцёртыя — выкрасленыя дзяржаўнымі СМІ. Дыскусія 12 лістапада ў тэлевізійнай праграме “Рэферэндум. Шчырая размова”, у якой святар і іншыя ўдзельнікі супрацьстаялі смяротнаму пакаранню, была рэдкім прыкладам сапраўднай магчымасці для гледачоў пачуць прыймальную дыскусію двух бакоў.

Парламенцкія выбары былі таксама прызначаныя на 24 лістапада амаль у траціне краіны. Мэта іх была запоўніць 61 вакансію ў парламенце на 260 месцаў. Прэзідэнцкі праект новай канстытуцыі скарачаў лічбу наўпраст выбіраемых дэпутатаў да 110 чалавек, і Лукашэнка пастаянна заяўляў, што ён не бачыць ніякага сэнсу ў выбарах. 110 павінны былі быць выбраныя з існуючых 199 дэпутатаў.

Аднак паколькі яго канстытуцыя не мела сілы, пакуль яна не будзе адбраная, і парламенцкія выбары былі прызначаныя ў адпаведнасці з законам, дзяржаўныя мас-медыа мелі абязвязак асвятліць іх. Рашэнне ігнараваць іх парушала права выбаршчыкаў.

У сваёй спрэваздачы аб парламенцкіх выбарах у маі 95-га Еўрапейскі інстытут СМІ спасылаецца на вывад, да якога прыйшоў падчас выбараў прэзідэнта Лукашэнкі ў чэрвені 94-га. У ландшафце сродкаў масавай інфармацыі дамінавала дзяржава. Дзяржаўныя СМІ былі настолькі моцнымі ў інфармацыйным полі, асабліва тэлебачанне, што фармавалі манаполію. У маі 95-га ЕІМ сказала, што сітуацыя стала горшай падчас даследуемага года. Затым, у канцы 96-га, мы можам сказаць тое ж самае: сітуацыя стала нават яшчэ горшай.

4. Асноўныя дадзеныя

Колькасць газет утроілася пасля 90-га года. Лічба зарэгістраваных выданняў на 1 верасня 96-га года была 736, уключаючы 522 газеты, 177 часопісаў і 37 бюлетэняў. Лічба газет, якія рэальна выходзяць у свет, меншая.

Тут няма ніводнай прыватнай заснаванай штодзённай газеты і ніводная штодзённае выданне не знаходзіцца ў апазіцыі да ўрада. Найбольш прыкметныя незалежныя выданні, якія крытыкуюць урад, — "Свабода" і "Белорусская деловая газета". Яны выходзяць 2 разы на тыдзень.

Шэраг радыё- і тэлевізійных станций таксама расце, хаця ніводная з прыватных станций не мае пакрыцця ўсёй тэрыторыі краіны. Ёсьць дзве прыватныя радыёстанцыі, таксама як 15 і 27 кабельных тэлевізійных станций. Яны аперуюць пераважна ў маленъкіх гарадах з невялікай колькасцю падпісчыкаў і вельмі мала паведамляюць навін або палітычных дыскусій. Яны канцэнтруюцца на забаўляльных перадачах і фільмах. Дзве мясцовыя і ўсе кабельныя станцыі скамбінаваліся ў формы электроннай тэлевізійнай сеткі Беларусі (TBN), якая купляе замежныя праграмы. Гэтая сетка таксама звязаная з Internews. 13 мясцовых станций сфармавалі асацыяцыю, вядомую як "Беларуская асацыяцыя незалежнага тэлебачання"(БАНТ). Фонд Сораса выдзеліў ім 200.000 \$ на закупку абсталявання для дзвюх сетак, але пазней знізіў гэтую субсідыю змяненнем коштаў.

Два дзяржаўных расійскіх тэлеканалы ОРТ і РТР могуць прыматца паўсюль на Беларусі. Прыватны расійскі канал НТВ можа прыматца ў Мінску і некаторых іншых месцах. Расійскія газеты могуць таксама прадавацца ў асноўных кіёсках у вялікіх гарадах.


У Беларусі няма адзінага органа, які рэгістраў бы ўсе мас-медыя. Дзяржаўны камітэт па друку ў адказе за друкаваныя СМИ. Да самага нядаўняга часу адказнасць за рэгістрацыю тэлевізійных і радыёстанций несла дзяржаўная тэле-радыёкампанія. Пазней гэты абавязак быў ускладзены на дзяржаўны камітэт па частотах. Прэзідэнт прызначае кіраунікоў усіх гэтых дзяржаўных органаў.

Кантроль над зместам тэлевізійных і радыёпраграм знаходзіцца ў руках дырэктароў кампаній, а таксама адміністрацыі прэзідэнта. Цэнзура аперуе ў тым сэнсе, што перадачы ці праграмы, якія крытыкуюць прэзідэнта або прапануюць платформу яго апанентаў, забараняюцца. Некалькі праграм, якія крытыкавалі яго палітыку, былі выведзеныя, зачыненыя за два гады, якія прыйшлі пасля прэзідэнцкіх выбараў. Прафесійны ўзровень перадач даволі нізкі. Яны часта аднабаковыя і няспелыя.

Падпісаны 28 верасня 1994 г. прэзідэнтам указ аб тэлерадыёкампаніі з'явіўся каб пасправаць вырашыць пытанне з усталяваннем над тэлебачаннем назіральнай рады. У шэраг яе членаў павінны былі ўваходзіць не толькі прадстаўнікі прэзідэнта, але таксама прадстаўнікі парламенту, урада, прафсаюзаў, творчыя дзеячы і іншыя грамадскія арганізацыі. Аднак рада не была ўсталяваная нават праз два гады.

4.1. Друкаваныя СМИ.

Перад 91-м усе асноўныя газеты належалі камуністычнай партыі або яе арганізацыям. Калі партыя была забароненая ў 91-м і яе ўласнасць канфіскаваная, ні адна газета не была прыватызаваная, г.зн. не была ператвораная ў акцыянерную кампанію са знежнімі ўдзельнікамі. Найбуйнейшыя газеты былі перададзеныя ўрадавым міністэрствам і установам. Гэта азначае, што фактычна тыя самыя людзі камандавалі імі, як і раней.



Усе 8 агульнанацыянальных штодзённых газет былі ва ўласнасці дзяржаўных структураў. Гэта газеты з найбольшай колькасцю чытачоў. Урадавыя чыноўнікі прызначаюць і звольняюць рэдактараў, што, зразумела, азначае, што яны ажыццяўляюць контроль над зместам гэтых газет.

Закон, прыняты Вярхоўным Саветам у студзені 95-га, не ўстанаўлівае ніякіх абмежаванняў па канцэнтрацыі ўласнасці ў СМІ. Стрыжань рынковых дачыненняў таксама ўскладзены на дзяржаўныя структуры. Дзяржава дае дазвол на регістрацыю выдання, дзяржаве належыць усе друкарні ў Мінску, дзяржаве належыць нацыянальная служба распаўсюджвання. Усе найбуйнейшыя нацыянальныя газеты друкуюцца ў адной друкарні пад называй "Беларускі Дом Друку", якая знаходзіцца пад юрысдыкцыяй презідэнцкай адміністрацыі.

Некалькі выданняў атрымліваюць прымяя дзяржаўныя субсіды. Многія з іх — на беларускай мове, і чыноўнікі сцвярджаюць, што тут няма палітычнага ціску. Гэта проста шлях падтрымкі выданняў для меншасці. Газеты для дзяцей і юнацтва атрымліваюць 100% свайго бюджету ў форме субсідыяў, тымчасам як іншыя, якія спецыялізуюцца ў мастацтве і літаратуры, атрымліваюць 75%.

Газеты з вялікім накладам — такія, як "Звязда" — беларускамоўная штодзённая газета, заснаваная ўрадам (наклад 174.000), таксама атрымліваюць субсіды. Тым не менш "Звязда" мае рэпутацыю найбольш аб'ектыўнай газеты ў Беларусі. Яна часта друкуе артыкулы як прыхільнікаў, так і апанентаў прэзідэнта ў адрозненне ад іншых асноўных урадавых газет ці выданняў апазіцыйнага боку. Гэта была адзіная газета, якая надрукавала поўны тэкст парламенцкага праекта канстытуцыі перад рэферэндумам. Хаця гэта было зроблены 19 лістапада, за 10 дзён пасля пачатку галасавання і гэта было толькі на беларускай мове. Гэта было выразным выключэннем у палітыцы прыціску інфармацыі, прынятай іншымі ўрадавымі газетамі.

Mikhail Mikhayevich, намеснік рэдактара "Звязды", расказаў нам, што газета атрымлівае прымяную ўрадавую субсіду, якая пакрывае 15% затраты на газету. Астатніе прыходзіць ад продажу і рэкламы, хоць некаторыя з рэкламадаўцаў — дзяржаўныя кампаніі. "Мы верым, што мы абавязаныя прадстаўляць усе пункты гледжання. Мы атрымліваем субсіды ад падаткаплацельшчыкаў, а не ад дзяржавы, і нашая праца ёсьць задаволіць іхнія патрэбы настолькі, настолькі мы можам," — кажа Mikhayevich.

Некаторыя падзеі ў другой палове 95-га і ў 96-м, з часу нашай апошняй справа з Беларусі, даюць выразнае паняцце і разуменне прэзідэнцкага і ўрадавага ціску і контролю над прэсай.

17 сакавіка 96-га прэзідэнт падпісаў указ, якім звольняў Mikalaj Galko — рэдактара штодзённай газеты "Народная газета" за "невыкананне сваіх абавязкаў". Газета была намінальна пад уласнасцю і контролем парламента. Аднак гэта быў ужо другі раз, калі Lukashenka зняў яе рэдактара. Звольненне было перададзенае ў Канстытуцыйны суд, які назваў яго незаконным. Lukashenka ігнараваў рашэнне суда, і міліцыя не зрабіла ніякіх спробаў трывога за закона. Абвінавачанне журналістаў у нездаволенасці прэзідэнтам было спрэвакаванае артыкулам у "Народнай газете", у якім крытыковалася спрэчнае пагадненне па фармаванні супольнасці Беларусі і Расіі.

9 ліпеня 96-га Lukashenka выдаў дэкрэт, у якім экспрапрыяваў "Народную газету". Газета была прымусова пераведзеная ў акцыянерную кампанію, у якой урад займеў 70% акций. Астатнія 30% былі аддадзеныя працу наму калектыву газеты. Прэзідэнт апраўдваў свае дзеянні, заявіўшы, што ён адказвае на просьбу супрацоўнікаў газеты. Аднак на сустрэчы, якая адобрыла зварот да прэзідэнта, прысутнічалі толькі 34 з 84-х супрацоўнікаў штата. Астатнія заявілі, што ім не было дадзена ніякай інфармацыі аб сустрэчы. Затым Lukashenka прызнаў новага рэдактара "Народнай газеты" — трэцяга за крыху большы ад гадавога тэрмін.

11 кастрычніка 95-га прэзідэнт загадаў прыкрыць трох незалежных газеты — "Беларускую деловую", "Імя" і "Народную волю". "Беларускаму Дому Друку" было забаронена друкаваць гэтыя выданні. Гэтыя трох газеты перанеслі сваё друкаванне ў Літву. Lukashenka адзагаваў забаронай кіёскам распаўсюджваць іх і прыняў указ, загадаўшы беларускай паш-

тавай службе не дастаўляць газеты, надрукаваныя за межамі Беларусі. У намеры адваяваць сваё каля 2-х тысяч чытачоў гэтых газет падалі ў суд на паштовую службу і атрымалі перамогу. Суд пастановіў, што паштовая служба павінна зрэшты выплаціць гроши, заплачаныя падпісчыкамі загадзя.

У лютым 96-га прэзідэнцкая адміністрацыя парушыла тэрміны доўгатэрміновай арэнды, заключанай з БелаПАНам — адзіным у краіне незалежным агенцтвам навінаў. Яго офіс размяшчаўся ў будынку, які належала прэзідэнцкай адміністрацыі. БелаПАНу было сказана, што ён павінен выехаць з будынка на наступны дзень, паколькі гэта неабходна для "дзяржаўных мэтаў". Іншыя арэндоўцы гэтага будынка — Маскоўскі аўтабанк, кампанія "Алкатэль", дзяржаўнае інфармацыйнае агенцтва навінаў БелТА — не павінны былі пакінуць гэты будынак.

7 чэрвеня 96-га "Белорусская деловая газета" была часова забінавачаная ў публікацыі пасля папярэджання ўрада ў "раскрыці дзяржаўных сакрэтаў" у парушэнні артыкула 5 Закона аб друку. Газета надрукавала артыкул аб спецыяльных узброенных фарміраваннях, падкантрольных прэзідэнту. Газета магла быць перарэгістраваная ў чэрвені, але апынулася перад тварам закрыцця, калі больш чым два папярэджанні аб парушэнні закона аб прэсе будуць зробленыя на працягу года. Яна зрабіла перарэгістрацыю толькі праз год.

19 жніўня 1996 г. 9 вядучых незалежных або апазіцыйных газет сталі мішенню для сцвярдження аб падатковых парушэннях. Гэта былі "Феміда", "Свободные новости плюс", "Свобода", "БДГ", "Белорусский рынок", "Имя", "Белорусская газета", "Пагоня", "Наша Ніва", "Народная воля", "Minsk Economic News" і агенцтва БелаПАН. Пяці газетам былі прызначаныя штрафы.

24 лістапада 96-га Ігар Герменчук, рэдактар "Свабоды", атрымаў ліст ад намесніка генеральнага прокурора з папярэджаннем, што газета можа быць забінавачаная з-за артыкула пад назвай "Евангелле ад Луки", напісаны Аляксандрам Старыкевічам, карэспандэнтам маскоўскай газеты "Ізвестія", у якім ён нібыта паклёнічаў на прэзідэнта і іншых чыноўнікаў.

4.2. Электронныя СМИ

Дамінантнай сілай у ландшафце беларускіх электронных СМИ ёсьць дзяржаўная тэле-радыёкампанія і расійскія тэлевізійныя каналы. Нікія незалежныя электронныя СМИ не маюць агульнанацыянальнага пакрыцця.

Дзяржаўнае тэлебачанне аперуе на канале, які пакрывае сваім вяшчаннем усю краіну. Ён вяшчае каля 16 гадзін у дзень, чатыры з іх запойненыя ўласнай прадукцыяй БТ. Астатні час — гэта паўторы і праграмы, закупленыя за мяжой або ў мясцовых вытворцаў. Існуе таксама 5 абласных студый, якія вырабляюць праграмы каля адной гадзіны ў дзень, у Віцебску, Гомелі, Брэсце, Магілёве і Гродне. Каля 5% прыбытку дзяржаўнага тэлебачання прыходзіць ад реклamy.

Два расійскія каналы — ОРТ і РТР — прымаюцца на большасці тэрыторыі рэспублікі. НТВ і Санкт-Петэрбург можа глядзець прыблізна палова насельніцтва. Колькасць аўдыторыі няпэўныя, але Беларускі інстытут сацыяльных праграм заяўляе, што 51,1% насельніцтва аддае перавагу расійскім каналам і 16,5% — нацыянальнаму беларускаму каналу.

Дзяржаўнае радыё мае 3 каналы, якія прымаюцца па ўсёй Беларусі. Яно вяшчае каля 18 гадзін на дзень, уключаючы мясцовыя студыі ў асноўных буйных гарадах.

Таксама адкрылася некалькі прыватных радыёстанцый, і іх менеджеры адчуваюць, што патэнцыйныя прыбылкі могуць быць вышэй, чым на кабельным і мясцовым тэлевізійным рынку. Пэўны час яны чакалі, паколькі да канца 96-га ніводная з прыватных тэлестанцый не давала прыбытку. Радыё 101,2 FM было адзінай прыватнай радыёстанцыяй, якая транслявала незалежныя навіны. Яно атрымала грант у 95.000 долараў ад фонду Сораса для закупкі абсталявання.

У жніўні 101,2 атрымала папярэджанне, што яно будзе зачыненае нібыта з-за таго, што вяшчанне 101,2 стварае перашкоды міліцыйскай сувязі на спецыяльных хвалях, вядомых як "Алтай". Папярэджанне прайшло па факсе з міністэрства сувязі. У ім не было сказана, чаму гэтая праблема ўзнікла так рано і чаму радыёстанцыя не мае часу знайсці альтэрнатывы перадатчык. У дадатак да трансляцыі ўласных праграмаў 101,2 перадавала таксама навіны ад "BBC World Service" і "Deutsche Welle".

Пасля некалькіх пратэстаў з-за мяжы ўрад заявіў кіраўніцтву станцыі, што яны атрымаюць новы перадатчык. Па нейкім супадзенні, гэта павінна было быць забяспечана 26 лістапада — праз два дні пасля рэферэндума. Аднак 20 верасня, адказваючы на пытанні падчас маладзёжнага форуму, Лукашэнка назваў палітычную прычыну закрыцця. Ён заявіў, што павінен перадаць гэтыя радыёчастоты дзяржаўнаму маладзёжнаму камітэту "паколькі ні радыё 101,2, ні каму-небудзь яшчэ не будзе дазволена праводзіць антыдзяржаўную палітыку, выкарыстоўваючы дзяржаўныя гроши".

У інтэрвію з аўтарам справаздачы ЕІМ кіраўнік Галоўнага ўпраўлення грамадска-палітычнай інфармацыі адміністрацыі прэзідэнта Міхаіл Падгайны прызнаў, што, "мякка кажучы, міністэрства не дзейнічала карэктна", не дайшы загадзя радыёстанцыі папярэджання аб яе закрыцці.

Адзін з незалежных тэлеканалаў — 8 канал — быў прыпынены перад парламенцкімі выбарамі 95-га года. Афіцыйнае тлумачэнне было, што тэхнічна работа не можа праводзіцца на іх перадатчыку. Закрыцце прыйшло адразу пасля таго, як 8 канал запрасіў дазвол асвятляць выбары. Ліцэнзія была адноўленая толькі ў канцы 95-га і з патрабаваннем, каб на канале не было "ніякіх палітычных праграм".

Падчас выбарчай кампаніі ў канцы 95-га тагачаснаму парламенцкаму спікеру было адмоўлена ў доступе на дзяржаўнае тэлебачанне. Калі ён спрабаваў выступіць на адным з расійскіх тэлеканалаў, беларускае Міністэрства сувязі часова прыпыніла яго трансляцыю на Беларусь нібыта з-за рамонта.

Аднак выпадкі ціску на СМІ ёсць не толькі з боку ўрада. 26 верасня парламент пазбавіў карэспандэнтаў БТ акредытаты на сесіі Вярхоўнага Савета. Парламент заявіў, што БТ забяспечвае сваіх гледачоў тэндэнцыйнай і наўмыснай выкарыстоўвае тэлемантаж, каб дыскрэдытаўваць працэс парламенцкай работы, і старыя здымкі для недакладнага і тэндэнцыйных каментараў супраць парламента.

4.3. Запалохванне

Міліцыя выкарыстоўвала сілу супраць журналістаў у некалькіх выпадках у 96-м годзе. Не можа быць вызначана, ці былі гэта спецыяльныя загады прэзідэнта або іншых дзяржаўных чыноўнікаў. 26 красавіка ў Мінску праходзіла шэсце, прысвечанае 10-м угодкам чарнобыльскай ядэрнай катастрофы. Міліцыя разагнала ўдзельнікаў шэсця і збіла або затрымала 8 журналістаў. Уладзімір Дзюба з беларускага радыё быў арыштаваны і памешчаны на 10 дзён у турму за парушэнне грамадскага парадку. Неўзабаве ён быў звольнены з працы.

3 мая 96-га прадстаўнікі службы бяспекі напалі на некалькіх журналістаў, якія асвятлялі першамайскі мітынг у Мінску з удзелам апазіцыйных лідэраў і актыўісты незалежных прафсаюзаў. Мужчыны ў цывільным адзенні канфіскавалі відзастужкі ў Аляксандра Ступнікава — карэспандэнта НТВ.

Карэспандэнт РТР Леанід Свіръдаў, разам з здымковай групай вяртаючыся на аўтамабілі дадому з мітынга, быў атакаваны групай людзей у цывільным адзенні, якія пагражалі разбіць шкло яго машины.

22 чэрвеня Галіна Дракахrust, жонка карэспандэнта радыё "Свабода" Юрія Дракахруста, была атакаваная ў сваім доме невядомымі, якія папярэдзілі яе "расказаць аб гэтым свайму мужу". Не было ніякіх ясных матываў, аднак гэта выглядае, як форма запалохвання.

5. Асвятленне рэферэндума ў СМИ

EIM прызначыў мясцовых удзельнікаў маніторынгу адсочваць у дэталях асвятленне рэферэндума з 9 лістапада да дня канчатковага галасавання — 24 лістапада.

Аналіз друкаваных СМИ уключаў колькасную ацэнку эфірнага тэле- і радыёчасу, аддадзенага падзеям і прадстаўнікам палітычных сілаў падчас гэтых двух тыдняў. Удзельнікі маніторынгу даследавалі асноўныя аспекты асвятлення і аналізувалі выбраныя артыкулы ў некалькіх урадавых і апазіцыйных газетах.

Электронныя СМИ даследваліся з асаблівай увагай з-за іх здольнасці пакрыцца ўсёй Беларусі і часта вялікага ўплыву, які яны аказваюць у параванні з газетамі. Супрацоўнікі маніторынга падлічвалі колькасць хвілін, прысвечаных двум праектам канстытуцыі і палітычнай барацьбе паміж Аляксандрам Лукашэнкам і парламентам. Аналіз зместу, які рабіўся над тэле- і радыёэфірам, падлічваў, ці было спрыянне таму ці іншаму боку, або прысутнічаў баланс.

З-за шырокага асвятлення, якое давалі падзеям у Беларусі абодва расійскія каналы — ОРТ і РТР — было вырашана, што каманда маніторынга павінна таксама глядзець гэтыя каналы і рабіць такі самы аналіз часу і зместу, як і для беларускага тэлебачання. Афіцыйныя асобы з боку Лукашэнкі сцвярджалі, што выбаршчыкі маюць поўнае разуменне па пытаннях рэферэндума, паколькі расійскае тэлебачанне спрыяе парламенцкаму боку. Мы жадалі праверыць гэтыя тэзісы.

5.1. Электронныя СМИ

5.1.1. Вынікі колькаснага маніторынгу

Кантэнт-аналіз асвятлення беларускім тэлебачаннем і радыё выдаў здзіўляльны вынік. Былі атрыманыя адназначныя доказы, што выбаршчыкам было дадзена аднабаковае прадстаўленне аб адкрытым для іх выборы. Пункт гледжання, крытычны да презідэнта, не меў ніякага шанцу быць пачутым, і праграмы навінаў бес перапынку атакавалі парламент без прадастаўлення яго прадстаўнікам магчымасці даць адказ. Не было ніякіх дэбатаў паміж прадстаўнікамі презідэнта і парламента, гэтаксама як і паміж самім презідэнтам і яго апінентамі.

Каманда маніторынга падлічыла, што ўсяго рэферэндуму на дзяржаўным тэлебачанні былі прысвечаныя 2249 хвілін. З гэтай лічбы 2077 хвілін, або 92%, падтрымлівалі презідэнцкую пазіцыю. Астатнія былі нейтральнымі. Ніводная хвіліна тэлеэфіру не ішла ў падтрымку парламента.

На дзяржаўным радыё гэты дысбаланс быў настолькі ж гратэскны. З 2178 хвілін, прысвечаных рэферэндуму, 1970, або 90%, спрыялі презідэнту, астатніе было нейтральнымі. Зноў-такі лічба хвілін за парламент была дакладна роўная нулю.

Аднак калі ўдзельнікі маніторынгу пачалі аналізуваць лічбы двух расійскіх каналаў, карціна была настолькі ж недэмакратычнай — як бы люстральным адбіткам скажэння, прапанаваных беларускім дзяржаўнымі СМИ — толькі ў іншы бок. РТР і ОРТ выдалі 309 хвілін на асвятленне беларускага рэферэндума. Ніводнай хвіліны не было аддадзена спрыяльному да презідэнта Лукашэнкі асвятленню. Парламент атрымаў 168 прыхильных хвілін. Астатнія згадванні былі нейтральнымі. EIM не мае ніякіх хістанняў у заганнасці гэтай прадузятасці, таксама як асуджае прадузятасць і дысбаланс беларускага тэлебачання і радыё. EIM звяртае ўвагу на крытычную справа здачу, якая выйшла ў верасні 96-га аб несправядлівых і не-прафесійных паводзінах расійскіх электронных СМИ падчас презідэнцкіх выбараў у Расіі.

5.1.2. Вынікі якаснага аналізу

Навіны і каментары беларускага дзяржаўнага тэлебачання 23 лістапада — у апошні дзень перад тым, як большасць выбаршчыкаў павінны былі прыйсці галасаваць, — даюць добры прыклад аднабаковага падыходу гэтага канала падчас усёй кампаніі рэферэндума.

Гэтыя перадачы пачыналіся з 15-хвілінных навін у 8 раніцы. Перадача ўключала ў сябе інтэрв'ю з прэзідэнтам Лукашэнкам, у якім ён даваў сваю версію бурных падзеяў папярэдняга дня, калі парламент абмяркоўваў кампраміс, дасягнуты паміж двума беларускімі бакамі з дапамогай расійскага прэм'ер-міністра Віктара Чарнамырдзіна пасля марафону перамоваў, якія скончыліся ў 6 раніцы. Парламент затым пачаў сесію па абмеркаванні гэтага пагаднення, але ў канцы дня не здолеў дасягнуць кампрамісу, паколькі дэпутаты — прыхільнікі Лукашэнкі адмовіліся галасаваць. Хаця апазіцыйныя дэпутаты пераважна галасавалі за дамову, абструкцыя саюзнікаў Лукашэнкі абазначыла недастатковасць галасоў дзеля таго, каб увесці гэтую дамову ў сілу.

У сваім тэлевізійным інтэрв'ю Лукашэнка абвінаваціў апазіцыйных дэпутатаў у "адсутнасці імкнення да кампрамісу". Аказваецца, яны паспрабавалі наладзіць абструкцыю прэзідэнту і цяпер ігнаруюць расійскіх пасярэднікаў. У выніку рэферэндуму наступны дзень мусіць быць заканадаўча абавязковым (заўвага: Канстытуцыйны суд некалькімі днямі раней пастанавіў, што рэферэндум будзе кансультатывным) Лукашэнка сказаў, што яго дарадцы пабуджалі яго "не прыніжаць сябе" з'яўленнем у парламенце і зваротам да дэпутатаў "паколькі яны адыйшли вельмі далёка ад інтарэсаў народа". Тым не менш ён вырашыў пагаварыць з імі дзеля таго, каб знайсці кампраміс. Калі ён прыйшоў у парламент, ён адчуў, што быў "у клетцы з дзікімі жывёламі".

Інтэрв'юэр сказаў, што парламенцкі спікер Сямён Шарэцкі заявіў, што менавіта прапрэзідэнцкая фракцыя "Згода" блакавала адабрэнне кампрамісу. Лукашэнка перарваў: "Так, паколькі апазіцыйныя дэпутаты мелі цалкам іншае раашэнне наўме. Цяпер усё будзе вырашана шляхам рэферэндума".

Перадача не ўключала ў сябе ніякіх інтэрв'ю з Шарэцкім або іншымі прадстаўнікамі апазіцыі. Не было ніякага незалежнага каментара, які б ацэньваў пазіцыі розных бакоў.

У маленькой перадачы навінаў у поўдзень гэтае 15-хвіліннае інтэрв'ю з Лукашэнкам было паўторанае. "Панарама" — рэгулярная праграма навінаў у 9 гадзін вечара — пачалася 20-хвілінай прамовай прэзідэнта. Ён зноў атакаваў парламент за яго "няздольнасць выканаць свае абязанні. Іхняя мэта ёсць прыбраць прэзідэнта і стварыць хаос". Ён сказаў, што прапанаваў 4 пытанні на рэферэндум. Лукашэнка абрушыўся на 3 пытанні, пропанаваныя парламентам. Ён быў абвінавачаны ў дыктатарстве, кажа Лукашэнка, "але хто дыктатар? Я ні супраць каго не выкарыстаў сілу". Ён атакоўваецца за нібыта аказванне ціску на прэсу, "аднак незалежныя газеты друкуюцца".

Астатні час праграмы ўключалаў розныя тэмы, якія ўсухвалі прэзідэнта і вярталі да пытанняў рэферэндума. Інтэрв'юироваліся ветэраны, якія гаварылі: "Нам трэба парадак. Нам трэба моцны прэзідэнт. Парламент не працуе як след".

Падчас тыдня перад галасаваннем Лукашэнка наведваў амаль кожны дзень розныя рэгіёны рэспублікі з заездам у калгасы і на заводы і звяртаўся да прысутных на мітынгах, што арганізоўваліся ў гэтых месцах. Гэтыя паездкі інтэнсіўна асвятляліся на тэлебачанні 15—20-хвіліннымі вытрымкамі з яго прамоваў у кожным горадзе нават калі іхні змест амаль не адрозніваўся. Часам яны спалучаліся з сюжэтамі, якія прадстаўляліся як эксклюзіўнае інтэрв'ю з прэзідэнтам (паколькі дзяржаўнае тэлебачанне мае манаполію, цяжка сказаць, як гэтыя інтэрв'ю могуць быць незэксклюзіўнымі). У двух выпадках гэтыя інтэрв'ю былі паказаныя па ўсіх каналах, уключаючы расійскія. Трансляцыі з Расіі былі адключаныя, і інтэрв'ю з беларускім прэзідэнтам замяніла ўсе астатнія праграмы.

Звычайна прамовы прэзідэнта ўключалі ў сябе нападкі на парламент, абязанні, што стан эканомікі адразу стане лепшым, калі яго канстытуцыя будзе прынятая, і папулісцкія спробы абмаляваць сябе як простага чалавека, якому ўлада патрэбная толькі дзеля народа. "Я за-

ўсёды буду з вамі. Ніякія авантурысты ці незадаволеные не прымусяць мяне аддаць уладу. Я паклаў усё на алтар перамогі для народа, для міра. У мяне нічога: ні партыі, ні мафii, ні долараў у маёй кішэні, якія мae апазіцыя... Усё, што я маю, гэта вы. Я ўпэўнены, што атрымаю вашую падтрымку. Шушкевічы, багданкевічы і карпенкі (яго парламенцкія апаненты) ужо ў мінульм. Дайце ім рыдлёўку — няхай саджаюць капусту".

У адной з перадач 20 лістапада дыктар заявіў, што Шарэцкі "стварыў істэрыйчную сцэну ў пакоі каля прэзідэнцкага кабінета. Ён тупаў на дэпутатаў, якія падтрымліваюць прэзідэнта, калі ўбачыў іх перад сабой. Яго паводзіны былі, як у Мікіты Хрушчова, які стукаў бацінкам на трывуне ААН."

Зноў паўторымся, у Шарэцкага не было ніякіх шанцаў адказаць на гэтае абвінавачанне.

Некалькі вечароў тэлебачанне паказвала гадзінную праграму "Рэферэндум: шчырая размова". Яна магла быць шчырай, але яна была ледзьве сумленнай. 17 лістапада, напрыклад, яна ўключала інтэрвю з кіраўнікамі выканаўчай улады 6 абласцей Беларусі. Яны абмяркоўвалі эканомічную ситуацыю ў сваіх рэгіёнах, бесперапынна звяртаючыся да прэзідэнцкай праграмы 2000 года. Яны падкрэслівалі сваю лаяльнасць да прэзідэнта і свой імпэт выканаць гэту праграму паспяхова. Яны дакладалі, што існуе найшырэйшая падтрымка прэзідэнцкага праекта канстытуцыі ў іх рэгіёнах. Зноў-такі не было ніякай крытычнасці да прэзідэнта.

19 лістапада праграма "Рэферэндум: шчырая размова" ўключала студыйную дыскусію з выбранымі прадстаўнікамі некалькіх маладзёжных арганізацый. Толькі адзін з іх крытыкаваў прэзідэнта. Неабавязкова, што тут было скажэнне, паколькі можа быць праўдай, што пераважная колькасць запрошаных на перадачу маладзёжных лідэраў падтрымлівалі прэзідэнта. Аднак было б больш прафесійным мець у праграме вядучага, які б забяспечыў незалежныя сацыялагічныя дадзеныя, якія маглі бы даказаць слушнасць такога выбару гасцей. Што было найменш прыймальным — гэта абыходжанне з тым маладым чалавекам, які крытыкаваў Лукашэнку. Ён быў перарваны і змушаны адчуваць сябе дыскамфортна.

У інтэрвю з прадстаўніком ЕІМ Міхаіл Падгайны пацвердзіў, што "асвятленне дзяржаўным тэлебачаннем парламенцкага пункта гледжання недастаткова добрае". Ён дадаў, што былі іншыя магчымасці для гледачоў атрымаць інфармацыю, маючы на ўвазе перадачы расійскага тэлебачання. Ён таксама даказваў, што адзіная прычына для недастатковага асвятлення парламента была ў тым, што карэспандэнты дзяржаўнага тэлебачання былі пазбаўленыя акредытациі парламентам (гл. папярэднююю главу гэтай справа здачы). У сваім прэзэрлізе пасля рэферэндума ЕІМ крытыкаваў гэты акт парламенцкай цэнзуры. Тым не менш асвятленне парламента дзяржаўным тэлебачаннем было вельмі далёкім ад справядлівага і бесстаронняга нават да таго, як яго карэспандэнты былі выдаленыя з парламента.

Падгайны таксама сказаў, што парламенцкія лідэры мелі магчымасць з'явіцца ў той жа праграме, дзе і прэзідэнт, падчас запісу перадачы расійскага тэлебачання "Адзін на адзін" з вядучым Аляксандрам Любімавым — адным з найбольш вядомых маскоўскіх журналістаў. Гэта было дзіўным, што замежная тэлестанцыя павінна быць адзінай здольнай пераканаць Лукашэнку сесці ў адной студыі са сваімі апанентамі. Гэта безумоўна тое, што беларускае тэлебачанне павінна было зрабіць самастойна.

Запіс перадачы адбываўся увечары 21 лістапада ў Мінску. Калі перадача мелася стаць прыкладам жадання Лукашэнкі абмяркоўваць пытанні рэферэндума са сваімі парламенцкімі апанентамі, гэта было расчараўваннем, за якое Аляксандр Любімаў абавязаны ўзяць на сябе вялікую частку сорamu і адказнасці. Для пачатку заўважым, што беларускі прэзідэнт быў паставлены ў прывілеяваную пазіцыю. Ён сеў у крэсла каля Любімава. Тры яго парламенцкія крытыкі знаходзіліся на маленьком подыюме з іншага боку. Па-другое, гэта не былі дэбаты паміж імі. На трох падобных подыюмах знаходзіліся трох расійскіх дэпутатаў з Дзяржаўнай думы. Было ўражанне, што гэта дыскусія паміж расіянамі і беларусамі. Галоўная тэма 15-хвілінай перадачы была інтэграцыя паміж дзвюма рэспублікамі. Так што беларускія дэпутаты знаходзілі сябе абавязанымі гаварыць на гэту тэму больш, чым аб сваёй нязгодзе з Лукашэнкам па ўнутранай палітыцы.

Паколькі пытанне інтэграцыі з Расіяй не ставілася на рэферэндуме, праграма здавалася надзіва не звязанай з тэмай рэферэндума, паколькі гэтыя пытанні былі апушчаныя. Можа быць, таму Лукашэнка згадзіўся з'явіцца ў перадачы на гэтых умовах. У любым выпадку былі толькі апошнія 10 хвілін, калі паўстала дыскусія паміж беларускімі парламентарыямі і прэзідэнтам. У такі кароткі час, зразумела, было немагчымым наладзіць сапраўдны абмен думкамі, асабліва паколькі кожны з трох парламентарыяў хацеў выказацца, і з гэтай прычыны мусіў гаварыць вельмі коратка. У выніку праграма не можа быць разгледжаная як сапраўдныя дэбаты ў справе, паводле якой беларускія выбаршчыкі павінны былі прыняць рашэнне праз некалькі дён.

З рэгулярнымі інтэрваламі на працягу ўсяго дня часам 15 разоў на дзень тэлебачанне паказвала двуххвілінная ролікі, закліканыя прывесці людзей галасаваць. Яны тлумачылі, як галасаваць за прэзідэнцкі праект канстытуцыі і супраць парламенцкага. Не было ніякай падобнай рэкламы ў парламенцкага бока.

Тэлебачанне амаль цалкам ігнаравала выбары ў 61 парламенцкай акрузе. За некалькімі выключэннямі, тэлепраграмы давалі маленькі час іншым пытанням рэферэндума. Нават прэзідэнцкі праект канстытуцыі быў ледзь апісаны ў дэталях. У астатнім — пераважна ў найпростых тэрмінах, якія Лукашэнка выкарыстоўваў у сваіх прамовах. Асноўны аргумент быў той, што парламент перашкаджае яму ў працы. Тэлевізійная перадачы цалкам падаўлялі пункт гледжання, які мелі многія апаненты Лукашэнкі, што прэзідэнт выкарыстоўвае рэферэндум для таго, каб пашырыць свой уласны мандат яшчэ на два гады.

Паводле любых стандартоў, адстаўка прэм'ер-міністра краіны — гэта важная падзея. Калі Mihail Чыгір падаў у адстаўку 18 лістапада, гэта было ледзьве асветлена на дзяржаўным тэлебачанні. Чыгір выставіў заяву ў трох параграфах, крытыкуючы лукашэнкаўскую ўнутраную і зневінную палітыку і ягоны адыхад ад эканамічных рэформаў. Ён выступіў супраць прызначэння рэферэндума на 24 лістапада, заявіўшы, што закон быў парушаны некалькі разоў і што электарат не будзе здольны свабодна выразіць сваю волю. Ён заклікаў, каб рэферэндум быў перанесены.

Хаця заява Чыгіра была кароткай, яна не была асветлена на тэлебачанні. Не быў Чыгір запрошаны і на інтэрвію растлумачыць свае прычыны больш поўна. Узамен у прэзідэнта Лукашэнкі запыталіся пра гэта ў адным з многіх "эксклюзіўных" інтэрвію. "Чыгір патрапіў пад невыносны ціск апазіцыйных дэпутатаў," — адказаў Лукашэнка. Такім чынам яшчэ раз галоўная падзея, якая патрабавала расследвання і поўнага рэпартажу, была адкінутая як віна абстракцыі парламента. Можна толькі заключыць, што тэлебачанне знаходзіцца пад цэнзурай або што прафесійная якасць тэлевізійных рэдактароў мінімальная. Расійскае тэлебачанне было настолькі ж схільнае супраць Лукашэнкі, як беларускае тэлебачанне было прыхильнае да яго. Акрамя аднабаковага асвятлення навінаў, якое абмяркоўвалася вышэй, былі таксама тэлепраграмы, якія былі несправядлівымі і аднабаковымі ў сваіх прыхільнасцях. 23 лістапада "Время" — асноўная вечаровая праграма навінаў на ОРТ выкарысталася частку стужкі з інтэрвію Лукашэнкі нямецкай газеце, у якой ён пахваліў Гітлера за пабудову нямецкай дзяржавы. Стужка супрадавацца карцінамі канцэнтрацыйных лагераў, каб даць уражанне, што Лукашэнка адабрае іх, хаця яго інтэрвію ніколі не заходзіла так далёка. "Время" не ўнесла яснасць, адкуль з'явілася стужка. Лукашэнкаўскае інтэрвію нямецкай газеце і так было дастаткова экстраардынарным. Аднак, перабольшваючы і вырываючы запіс з кантэкста, кіраунікі "Времени" павярнулі справу так, быццам можа быць прыимальным павесці сюжэт аб лукашэнкаўскіх ідэях у рамках грубай пропаганды.

Перадачы беларускага дзяржаўнага радыё вельмі шчыльна адпавядалі мадэлі, устаноўленай тэлевізіяй. Узмоцненае асвятленне рэгіянальных тураў Лукашэнкі, доўгія вялікія кавалкі яго прамоў кожны дзень, перакошаныя перадачы навінаў і ніякіх шанцаў для яго апанентаў выказаць свой уласны пункт гледжання.

Радыё давала больш павярхоную інфармацыю, чым тэлебачанне, па іншых пытаннях рэферэндума. У рэгулярнай поўгадзіннай перадачы, называемай "Рэферэндум. Чытайце, аналізуйце і рабіце свой выбар", 20 лістапада вядучы пачаў дыскусію па пытанні куплі і продажу зямлі. Беларускія эксперты падтрымліваюць думку, што замежнікі маглі б купляць

зямлю на тэрыторыі рэспублікі. Еўрапейская сельская гаспадарка ў крыйсісе. Зямля забруджаная хімічнымі рэчывамі. Беларуская ж зямля настолькі чыстая, што можа быць прывабнай для замежнікаў. Перадача не згадвала радыяцыйнае забруджанне пасля чарнобыльскай катастрофы ў паўднёва-ўсходняй частцы рэспублікі. Пісьменнік сказаў, што людзі, якія выступаюць за вольны продаж зямлі, аплочваюцца фондам Сораса.

Далей у перадачы гаварылася, што беларускія і заходнія дэмакраты не любяць Лукашэнку таму, што ён спрабуе рэстаўраваць парадак замест хаосу. У канцы мікрофон быў дадзены чалавеку, які назваў сябе "прадстаўніком патрыятычнай партыі". Гэта толькі злодзеі і банкіры баяцца рэферэндума,— сказаў ён. Ён быў цалкам на баку Лукашэнкі.

5.2. Друкаваныя медыя

Беларускія газеты далі выбаршчыкам лепшае, чым электронныя СМІ, асвятленне пытання рэферэндума, бо некалькі штотыднёвых газет падтрымлівалі парламенцкі бок. Адна ці дзве з субсідуемых урадам газет таксама выпадкам рабілі спробы даваць збалансаваны погляд.

"Рэспубліка" была ўнікальнай сярод газет тым, што надрукавала асноўныя тэзісы дзвюх канстытуцый — адна да адной — у канцы каstryчніка. Аднак публікацыя з раннімі версіямі праектаў кожнага боку выйшла раней, чым яны былі прапанаваныя выбаршчыкам на рэферэндум. "Рэспубліка" не пайтарыла свой матэрыял, калі канчатковы тэкст быў даступны і ніякая іншая газета не пайшла гэтым цудоўным прыкладам і не зрабіла шчырага параўнання двух канкурэнтных тэкстаў, якое выбаршчыкі ў сапраўднай дэмакратыі чакалі б як абавязковую справу ад сур'ёзных газет.

Як і электронныя СМІ, газеты канцэнтраваліся пераважна на праектах канстытуцыі. Яны аддавалі маленъкае месца іншым пытанням на рэферэндуме і фактычна ігнаравалі парламенцкія выбары па запаўненні 61-й вакансіі. Аналіз 4-х ключавых газет — "Свабода", "Рэспубліка", "Чырвоная Змена" і "Вячэрні Мінск" — адкрыў, што парламенцкія выбары атрымалі толькі крыху больш за адной сотай ад месца, прысвечанага рэферэндуму.

"Вячэрні Мінск" — вечаровая сталічная газета — згадвала пытанні аб смяротным пакаранні і змены Дня незалежнасці часцей, чым іншыя газеты. Газета правяла шэраг вулічных інтэрвю па двух гэтых пытаннях.

Увогуле, аднак, асвятленне прэзыдэнтаў харктаравалася недахопам прафесіяналізму. Чытачым было вельмі цяжка знайсці любы аналіз пытанняў, узнятых на рэферэндуме, у асаблівасці аб вартасцях презідэнцкай або парламенцкай сістэмы. Замест галасавання па дзвюх канкурэнтных канстытуцыях рэферэндум ператварыўся ў прымітыўнае галасаванне па даверы Лукашэнку або яго парламенцкім апанентам. Была процьма цудоўных слоў аб дэмакратыі, але мала доказаў гэтаму ў дзеянні. "Советская Белоруссия" 20 лістапада запоўніла сваю першую старонку артыкулам, які апісваў крытыку Лукашэнкам некаторых дырэктароў заводаў і іншых адміністратараў, якія "фактычна загадваюць сваім супрацоўнікам галасаваць". У артыкуле гаварылася, што гэта можа быць контрпродуктыўным. "Трэба зыходзіць з таго факта, што нашыя выбаршчыкі — пісьменныя людзі, якія цалкам здольныя разумець пытанні рэферэндума і ўсвядоміць, што прапануецца презідэнтам з аднаго боку і камуністычнай і аграрнай партыямі парламента з іншага боку". Артыкул не ўказваў, што выбаршчыкам не быў дадзены шанец убачыць тэксты канстытуцыі або атрымаць любыя бесстароннія каментары па іх. Нават пісьменныя людзі не могуць зразумець пытанні, калі няма нічога пра іх прачытаць.

У гэтым жа нумары "Советской Белоруссии" ў тыпова старым і непрафесійным савецкім стылі апісвалася адстаўка прэм'ер-міністра Міхаіла Чыгіра. Павел Якубовіч, рэдактар газеты, напісаў каментар аб гэтай падзеі, які пачынаўся са здзіўляльнага сцвярджэння, што ён першы пачуў чуткі аб адыходзе Чыгіра — у папярэдні дзень — але вырашыў адставіць іх: "шчыра кажучы, я не паверыў у гэта і вырашыў не публікаваць такую сенсацыйную навіну".

Як "ньюс-мэн", Якубовіч паводзіў сябе ў экстраардынарным стылі. Ён нават не праверыў чуткі, каб адкрыць, ці не было гэта праўдай? Калі факт ужо быў устаноўлены, Якубовіч не ўбачыў патрэбы публікаваць заяву Чыгіра аб адстаўцы або напісаць спрэваздачу аб крытыцы прэм'ер-міністрам Лукашэнкі. Усё, што рэдактар зрабіў, гэта апублікаваў свой уласны каментар, які быў таксама вельмі зручна скіраваны на тое, каб не даць чытачам заяву Чыгіра. Замест гэтага каментар утрымліваў спробы закінуць сумневы ў матывах Чыгіра. У ім ставілася пытанне аб часе: чаму прэм'ер-міністр, калі ўжо быў незадаволены прэзідэнтам, не падаў у адстаўку намнога раней, або не пачакаў пасля рэферэндума? Артыкул меў на ўвазе, што Чыгір знарок выбраў момант для "меладраматычных довадаў". У артыкуле сцвярджалася, што ён расчараўваў і падвёў сваіх калегаў ва ўрадзе сваім рамантычным утапізмам, калі тыя цяжка працуяць, спрабуючы захаваць краіну ў цяпле падчас зімы.

Артыкул Якубовіча дасканала адлюстроўваў той тып мыслення, які быў харктэрны для самога Лукашэнкі. І гэта ёсьць вартая жалю спадчына савецкай палітыкі і журналістыкі. Аланентам не даецца спрэядлівае, не кажучы ўжо роўнае, абыходжанне. Ніколі не дапускаецца, што яны могуць мець шчырую або прынцыпавую розніцу ў поглядах. Яны абвінавачваюцца ў кіруемасці іншымі матывамі — амбіцыямі, персанальнімі выгодамі, слабасцю перад націскам, прагай меладрамы, расчараўаннем. Аргументы замяняюцца падрывам рэпутацыі і паклёнам.

Аланенты Лукашэнкі часта сыходзілі да падобнай тактыкі. З гэтага боку брудныя трукі таксама выкарыстоўваліся ў кампаніі. Была надрукаваная лістоўка, знарок падпісаная так: "Група надзвычай ідэйных грамадзян, якія цалкам вераць у прэзідэнта Лукашэнку". Гаварылася ў ёй, што жыццё робіцца лепшым і лепшим з кожным днём, але паколькі некаторыя беларусы яшчэ не цалкам зразумелі гэта, арганізоўваецца група веры ў Лукашэнку, каб аддаць усю ўладу Лукашэнку. "Нам не трэба парламенты, канстытуцыйныя суды, партыі або разумныя навукоўцы і палітыкі,— гаворыцца ў лістоўцы.— Лукашэнка, свяці нам, як сонца! Лукашэнка — наш бог!"

6. Вывады і рэкамендацыі

6.1. Падсумоўе

Беларусі не стае моцных і здарowych незалежных СМІ. Дзяржава валодае і кантролюе ўсе нацыянальныя тэлевізійныя каналы, усе, апроч адной, радыёстанцыі, якія выдаюць навіны. Німа ніводнай штодзённай газеты, якая незалежная ад урада па менеджменту, распаўсюджванню або фінансам.

Адміністрацыя презідэнта Лукашэнкі выкарыстоўвае гэтую фактычную манаполію, каб уцікаць грамадскую крытыку і выражэнне альтэрнатыўнай палітычнай думкі. Падчас кампаніі рэферэндума дзяржаўныя СМІ былі мабілізаваныя пралагандаваць кампанію презідэнта і блакаваць доступ да яго апанентаў.

Гэтае злоўживанне дэмакратыяй было відавочным парушэннем уласнага ўказа презідэнта Лукашэнкі па беларускай дзяржаўнай тэлерадыёкампаніі ад 28 верасня 1994 г. У параграфе 9 там сказана, што асноўная задача кампаніі — "забяспечваць дакладнае і аб'ектыўнае асвятленне жыцця ў рэспубліцы і яе ўнутранай і знешнай палітыкі".

Мерапрыемствы па ўкіданню бюлетэня і падліку галасоў у дзень выбараў — гэта яшчэ недастаткова, каб дэклараваць рэферэндум свабодным і справядлівым. Дэмакратычнае галасаванне павінна быць расцэненае ў тэрмінах правядзення ўсёй кампаніі. Асвятленне сродкамі масавай інфармацыі кампаніі рэферэндума апусцілася далёка ад прынятых дэмакратычных стандартоў. Выбаршчыкам не была дадзеная неабходная інфармацыя або тлумачэнні, паводле якіх яны маглі б прыняць абдуманае рашэнне па вартасцях сямі пытанняў рэферэндума.

6.2. Рэкамендацыі

Памер дзяржаўнага кантролю і жорсткасць, з якой презідэнт Лукашэнка праводзіў яго дзеля того, каб адкінуць справядлівае і аб'ектыўнае абыходжанне з крытыкамі і апанентамі, робяць даволі цяжкімі спробы парэкамендаваць практичныя перамены і паляпшэнні. Неабходныя карэнныя змены адносін презідэнта і яго калегаў дзеля того, каб нейкія перспектывы рэформаў сталі рэальными.

Тым не менш, мы робім наступныя рэкамендацыі ў спадзяванні, што па некаторых пунктах презідэнт або яго прыхільнікі пажадаюць прывесці ў рух дэмакратычную структуру СМІ, якая будзе адлюстроўваць інтарэсы больш, чымся іх уласную кароткатэрміновую выгаду. Мы спадзяємся, што беларускія журналісты будуць здольныя паслядоўна завайваць свабоду з-пад панцыру кантролю і працаваць у сумленным, этичным і прафесійным асяроддзі.

Наступныя рэкамендацыі паўтараюцца зноў і зноў і грунтуюцца на tym, што мы зрабілі пасля выбараў 95-га года ў Беларусі. Адносна асвятлення ў СМІ рэферэндума і гэтай кампаніі мы рэкамендуем:

- Усталяванне незалежнай рады на тэлебачанні і радыё, якая мае быць сфармаваная з мужчын і жанчын, якія не заходзяцца ў фінансавай залежнасці або складзе заканадаўчай ці выканаўчай улады або палітычных партый. Адна з задач гэтай рады ёсць патрабаваць роўнага абыходжання ў запаўненні розных пунктаў гледжання ў навінах і актуальных каментарах на радыё і тэлебачанні (у адпаведнасці з параграфам 9 унутранага дакумента радыё і тэлебачання).

- Гэтая рада павінна таксама настойваць на tym, што прыватныя радыё- і тэлестанцыі мусіць скласці свой уласны кодэкс паводзін дзеля таго, каб забяспечваць справядлівае асвятленне розных пунктаў гледжання.
- Рэдактары праграм павінны заахвочвацца арганізоўваць дэбаты паміж прадстаўнікамі розных пунктаў гледжання на рэферэндуме.
- Устанаўленне прэс-рады, складзенай з прадстаўнікоў рэдакцый газет, парламента і грамадскіх арганізацый дзеля таго, каб скласці кодэкс паводзін для справядлівага асвятлення рэферэндума і абмяркоўваць скаргі аб несумленным абыходжанні.

Адносна агульной сітуацыі з беларускім СМІ мы рэкамендуем:

- Усталяваць гарантыві для папярэджання канцэнтрацыі ўласнасці ў руках дзяржавы або камерцыйных уласнікаў.
- Каб грамадскім электронным СМІ быў нададзены грамадскі мандат і каб разам з іншымі дзяржаўнымі СМІ іх краінства было ачышчанае ад контролю палітыкаў, наколькі гэта магчыма.
- Каб незалежная рада ўзяла на сябе адказнасць за працу беларускай дзяржаўной тэле- і радыёкампаніі.
- Каб дзейнасць незалежных СМІ і асабліва дзейнасць тэлевізійнай вяшчальнай сеткі ТВН заахвочвалася рознымі сродкамі, напрыклад, грантамі на абсталяванне, міжнароднымі праграмамі абмену, магчымасцямі ко-прадзюсэрства, унутранамі інвестыцыямі і прымым фінансаваннем. Асаблівая ўвага мае быць нададзеная дапамозе ў развіцці службы збору навінаў, каб забяспечыць канкурэнцыю з дзяржаўной сістэмай.
- Праграмы трэнінгу, каб дапамагчы мясцовым журналістам узніць свой этычны і прафесійны ўзровень сваёй працы.

6.3. Паслярэферэндумнае развіццё

Прэзідэнт Лукашэнка ігнараваў пратэсты парламента і адразу пасля рэферэндума выбраў 110 дэпутатаў для фармавання новай Палаты прадстаўнікоў, або Ніжній палаты парламента, прадугледжанай у яго праекце канстытуцыі. Ён выбраў членаў сваёй фракцыі "Згоды", таксама як некаторых іншых, якія перайшлі на яго бок незадоўга да рэферэндума або адразу пасля гэтай падзеі. Яны пачалі збірацца ў будынку, які належыць ураду, і хутка прынялі некалькі новых законаў, якія ажыццяўляюць абыянні, дадзеныя ў новай канстытуцыі.

Прэзідэнт загадаў зачыніць Аўальную залу — традыцыйнае месца працы старога парламента — паколькі яна мае быць перабудаваная. Каля 50 апазіцыйных дэпутатаў старога парламента працягвалі час ад часу свае сустрэчы ў розных будынках у Мінску, звяртаючыся ў Раду Еўропы і іншыя міжнародныя арганізацыі за падтрымкай.

Валеры Ціхіня, старшыня Канстытуцыйнага суда, прад'явіў сваё прашэнне аб адстаўцы старому парламенту ў знак пратэсту супраць прэзідэнцкай непавагі да шэрагу рашэнняў суда. 5 іншых суддзяў падалі ў адстаўку. Лукашэнка прызначыў Рыгора Васілевіча старшынёй у новым Канстытуцыйным судзе. Яго ўлада была зменшаная новай канстытуцыяй. На парламенцкіх выбарах 24 лістапада толькі 3 дэпутаты былі выбраныя. У іншых 58 акругах ніводзін кандыдат не набраў досыць галасоў дзеля таго, каб выбары былі сапраўднымі ў першым туры. Лідзія Ярмошына, старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі, пастановіла, што другога тура не будзе, паколькі 110 дэпутатаў ужо былі прызначаныя ў новую палату прадстаўнікоў.

Дадатак А

Спіс грамадзян Беларусі, інтэрвюіраваных для гэтай справаздачы.

Аляксандр ДАБРАВОЛЬСКІ намеснік старшыні парламенцкай камісіі па СМІ.

Віктар ГАНЧАР старшыня Цэнтральнай Выбарчай Камісіі
(адхілены презідэнтам 15 лістапада)

Генадзь КАРПЕНКА, намеснік старшыні Вярхоўнага Савета

Жана ЛІТВІНА, кіраўнік Беларускай асацыяцыі журналістаў

Пётр МАРЦАЎ, галоўны рэдактар Белорусской Деловай Газеты

Міхаіл МІХАЕВІЧ, намеснік рэдактара "Звязды"

Міхаіл ПАСТУХОЎ, суддзя Канстытуцыйнага суда

Міхаіл ПАДГАЙНЫ, кіраўнік Галоўнага ўпраўлення грамадска-палітычнай
інфармацыі адміністрацыі презідэнта

Зяновій ПРЫГОДЗІЧ, першы намеснік кіраўніка Дзяржжаўнага камітэта па друку

Станіслаў ШУШКЕВІЧ, былы кіраўнік Вярхоўнага Савета

Лідзія ЯРМОШЫНА, старшыня Цэнтральнай Выбарчай Камісіі
(прызначаная пасля адхілення Ганчара).

Дадатак В

Спіс беларускіх СМІ

ТЭЛЕБАЧАННЕ

Беларуская дзяржаўная тэле-радыёкампанія

Заснаваная	1951
Адрес:	220807 Мінск, Макаёнка, 9
Тэлефон	375-0172-64-92-86
Заснавальнікі	Дзяржава
Старшыня	Рыгор Кісель
Уласнасць	Дзяржаўная
Канал	1
Часы вяшчання	8.00—24.00 (1.00)
Мова	беларуская, часам руская
Палітычныя погляды	падтрымка палітыкі беларускага ўрада
Фінансаванне	дзяржаўны бюджет
Пакрыццё	Рэспубліка Беларусь
Дзейнасць	інфармацыя і забаўленне
Заўвагі	Беларуская дзяржаўная тэле-радыёкампанія мае 5 мясцовых станций: Віцебск, Брэст, Магілёў, Гомель, Гродна

СКІФ

Заснаваная	1992
Адрес	Віцебская вобл., г.Орша, Кірава, 34
Тэлефон	375-02161-31693
Заснавальнікі	Прыватныя грамадзяне
Старшыня	Сяргей Крывін, Раман Пародня
Уласнасць	Прыватная
Канал	Мясцовы
Часы вяшчання	7.00—11.00
Мова	Руская
Палітычныя погляды	Нейтральныя
Фінансаванне	Рэклама, гроши заснавальнікаў, камерцыйная дзейнасць
Пакрыццё	г.Орша
Дзейнасць	Рэтрансляцыя спадарожніковых праграм і выраб інфармацыйных праграм

Солтэк

Заснаваная	1991
Адрес	Мінская вобл., г.Салігорск, Заслонава, 57
Тэлефон	375-0171-035-705
Заснавальнікі	Салігорскі комплекс калійных угнаеняў "Альфа"
Старшыня	Сяргей Крывін, Раман Пародня
Уласнасць	Прыватная
Канал	Мясцовы кабельны
Часы вяшчання	16.00—23.00
Мова	Руская, беларуская
Палітычныя погляды	Нейтральныя
Фінансаванне	Гроши заснавальнікаў, уласная дзейнасць
Пакрыццё	Салігорск
Дзейнасць	Станцыя транслюе спадарожніковыя праграмы, а таксама вырабляе ўласныя праграмы, якія ўключаюць інфармацыю і зводку навінаў

Інтэкс

Заснаваная	1992
Адрес	Брэсцкая вобл., Баранавічы, Фабрычна, 7
Тэлефон	375-01634-96-870
Заснавальнікі	Баранавіці баваўняны завод
Старшыня	Сяргей Ананчык
Уласнасць	Прыватных грамадзян
Канал	Мясцовы
Часы вяшчання	9.00—13.00, 18.00—24.00
Мова	Руская, беларуская
Палітычныя погляды	Нейтральныя
Фінансаванне	Рэклама, гроши заснавальнікаў, камерцыйная дзейнасць
Пакрыццё	Брэсцкая вобласць
Дзейнасць	станцыя транслюе спадарожнікавыя праграмы і вырабляе ўласныя праграмы; двойчы на тыдзень вырабляе зводку навін

Варяг

Заснаваная	1992
Адрес	Брэсцкая вобл., Пінск, Цэнтральная, 54—9
Тэлефон	375-01653-37-898
Заснавальнікі	Прыватныя грамадзяне
Старшыня	Міхаіл Жылюк
Уласнасць	Прыватная
Канал	Мясцовы
Часы вяшчання	4 гадзіны ў дзень
Мова	Русская, беларуская
Палітычныя погляды	Нейтральныя
Фінансаванне	Рэклама, гроши заснавальнікаў, камерцыйная дзейнасць
Пакрыццё	Брэсцкая вобласць
Дзейнасць	Станцыя транслюе спадарожнікавыя праграмы і вырабляе ўласныя; раз на тыдзень вырабляе зводку навін

Нюанс

Заснаваная	1992
Адрес	Гомельская вобл., Жлобін-104, Мікрараён 16, 36—100
Тэлефон	375-02334-25-130
Заснавальнікі	Фірма "Тэлекам"
Старшыня	Генадзь Беразнену
Уласнасць	Прыватная
Канал	Мясцовы канал, кабельная сетка
Часы вяшчання	5 гадзін на дзень (нерэгулярна)
Мова	Русская, беларуская
Палітычныя погляды	Нейтральныя
Фінансаванне	Рэклама, гроши заснавальнікаў, камерцыйная дзейнасць
Пакрыццё	Жлобінскі раён
Дзейнасць	Станцыя транслюе спадарожнікавыя праграмы і вырабляе ўласныя; раз на тыдзень вырабляе зводку навін

Звезда

Заснаваная	1991
Адрес	г.Гомель, Рабочая, 13
Тэлефон	375-0232-545353
Заснавальнікі	Прамысловка-камерцыйнае прадпрыемства "Інфорс", творча-прамысловое прадпрыемства "Эфір"
Старшыня	Аляксандар Шакала
Уласнасць	прыватная
Канал	Кабельная сетка
Часы вяшчання	10-12 гадзін на дзень
Мова	Русская, беларуская
Палітычныя погляды	Нейтральная
Фінансаванне	Рэклама
Пакрыццё	Гомельскі раён
Дзейнасць	Станцыя транслюе спадарожнікавыя праграмы і вырабляе ўласныя; раз на тыдзень вырабляе зводку навінаў

Тэлевеста

Заснаваная	1992
Адрес	Магілёўская вобл., Бабруйск, Арджанікідзе, 44б
Тэлефон	375-02251-49-580
Заснавальнікі	Веста Ltd
Старшыня	Юры Філіпеня
Уласнасць	Прыватная
Канал	Кабельная сетка
Часы вяшчання	20.00—24.00
Мова	Русская, беларуская
Палітычныя погляды	Нейтральная
Фінансаванне	Рэклама, падпіска
Пакрыццё	Бабруйскі раён
Дзейнасць	Трансляванне зводкі мясцовых навінаў і камерцыйнай інфармацыі

World TV

Заснаваная	1992
Адрес	Мінск, Праспект Машэрава, 19
Тэлефон	375-0172-269-202
Заснавальнікі	Група асонаў
Старшыня	Георгій Вернікоўскі
Уласнасць	Прыватная
Канал	Мае час вяшчання на канале дзяржаўнага тэлебачання
Часы вяшчання	Прыблізна 2 гадзіны на тыдзень
Мова	Беларуская
Палітычныя погляды	Нейтральная
Фінансаванне	Камерцыйная дзейнасць
Пакрыццё	Такое ж, як у беларускага дзяржаўнага тэлебачання
Дзейнасць	Вырабляе 2 перадачы навінаў і купляе ўрыйкі праграмаў у WTN, NBC і г.д.

Незалежная тэлестанцыя ММ4

Заснаваная	1992
Адрес	Мінск, Магілёўская, 4
Тэлефон	375-0172-291-660/666
Заснавальнікі	Група асабаў
Старшыня	Павел Жук
Уласнасць	Прыватная
Канал	8 канал
Часы вяшчання	18.00—23.00
Мова	Беларуская
Палітычныя погляды	Нейтральныя
Фінансаванне	Грошы заснавальнікаў, реклама
Пакрыццё	Мінск
Дзейнасць	ММ4 штотыднёва вырабляе крымінальныя бюлетэнь для беларускага дзяржаўнага тэлебачання; маецца ліцензія транслюваць яго тройчы на тыдзень на 8 канале

РАДЫЁ

Беларуская дзяржаўная тэле-радыёкампанія (радыё)

Заснаваная	1951
Адрес	Мінск, Чырвоная, 4
Тэлефон	375-0172-333397
Заснавальнікі	Дзяржава
Старшыня	Уладзімір Ядранцаў
Уласнасць	Дзяржаўная
Канал	Вяшчанне на 3-х каналах
Часы вяшчання	6.00—24.00
Мова	Беларуская
Палітычныя погляды	Падтрымліваюць палітыку беларускіх уладаў
Фінансаванне	Дзяржаўны бюджет
Пакрыццё	Беларусь і часткі Польшчы, Украіны, Літвы і Расіі
Дзейнасць	Інфармацыя і забаўленне

В-А

Заснаваная	1992
Адрес	Мінск, Камуністычная, 6а
Тэлефон	375-0172-364103
Заснавальнікі	US Family Radio (Каліфорнія), Беларускае Міністэрства сувязі, Рэспубліканскі тэле-радыёцэнтр, малое прадпрыемства "Анвік"
Старшыня	Яўген Шэрашэўскі
Уласнасць	Прыватная
Канал	FM-104.6
Часы вяшчання	6.00—4.00
Мова	Руская
Палітычныя погляды	Нейтральныя
Фінансаванне	Грошы амерыканскіх партнёраў Family Radio, реклама
Пакрыццё	Мінск і ў межах 200 км ад Мінска
Дзейнасць	Інфармацыйныя, музычныя праграмы, вытворчасць камерцыйнай інфармацыі

Радио-Рокс Минск

Заснаваная	1992
Адрес	Мінск, Савецкая, 14—7
Тэлефон	375-0172-265637
Заснавальнікі	Зарэгістраваная ў Маскве як недзяржаўная кампанія
Старшыня	Таццяна Сядова
Уласнасць	Прыватная
Канал	FM-102.1
Часы вяшчання	24 гадзіны ў суткі
Мова	Русская
Палітычныя погляды	Нейтральная
Пакрыццё	г.Мінск
Дзейнасць	зводкі расійскіх інфармацыйных агенцтваў, музыка, праграмы з Масквы

ГАЗЕТЫ

“Народная газета”

Заснаваная	1990
Адрес	Мінск, Багдана Хмальніцкага, 10а
Тэлефон	375-0172-68-25-29
Заснавальнік	Вярхоўны Савет Беларусі
Галоўны рэдактар	Міхаіл Шыманскі
Мова	Беларуская і руская
Палітычная арыентацыя	Нейтральная
Фінансаванне	Падпіска, продаж у розніцу
Пакрыццё	Беларусь
Выход	5 разоў на тыдзень

“Советская Белоруссия”

Заснаваная	1927
Адрес	Мінск, Багдана Хмальніцкага, 10а
Тэлефон	375-0172-682572
Заснавальнік	Адміністрацыя Прэзідэнта і Рэдакцыйная рада
Галоўны рэдактар	Павел Якубовіч
Мова	Руская
Палітычная арыентацыя	Праўрадавая
Фінансаванне	Дзяржаўныя субсіды, рэклама, падпіска, рознічны продаж
Пакрыццё	Беларусь
Выход	5 разоў на тыдзень

“Звязда”

Заснаваная	1917 (бальшавікамі; пазней стала газетай камуністычнай партыі)
Адрес	Мінск, Багдана Хмальніцкага, 10а
Тэлефон	375-0172-682919
Заснавальнік	Вярхоўны Савет, Савет Міністраў, калектыв рэдакцыі
Галоўны рэдактар	Уладзімір Наркевіч
Мова	Беларуская
Палітычная арыентацыя	Праўрадавая
Фінансаванне	Дзяржаўныя субсіды, рэклама, падпіска, рознічны продаж
Пакрыццё	Беларусь
Выход	250 разоў на год

"Вечерний Минск"

Заснаваная	1967
Адрес	Мінск, пр. Скарыны, 44
Тэлефон	375-0172-330054
Заснавальнік	Калектыў рэдакцыі
Галоўны рэдактар	Сяргей Сверкуноў
Мова	Руская
Палітычная арыентацыя	Праўрадавая
Фінансаванне	Рэклама, падпіска, рознічны продаж
Пакрыццё	Беларусь
Выход	5 разоў на тыдзень

"Рэспубліка"

Заснаваная	1991
Адрес	Мінск, Багдана Хмельніцкага, 10а
Тэлефон	375-1072-682613
Заснавальнік	Савет Міністраў
Галоўны рэдактар	Сяргей Дубовік
Мова	Беларуская, руская
Палітычная арыентацыя	Праўрадавая
Фінансаванне	Урадавыя субсіды, рэклама, падпіска, рознічны продаж
Пакрыццё	Беларусь
Выход	250 разоў на год

"Белорусская нива"

Заснаваная	1921
Адрес	Мінск, Багдана Хмельніцкага, 10а
Тэлефон	375-0172-682620
Заснавальнік	Савет Міністраў, калектыў рэдакцыі, Саюз аграрыяў
Галоўны рэдактар	Яўген Семашка
Мова	руская
Палітычная арыентацыя	Праўрадавая
Фінансаванне	Дзяржаўныя субсіды, падпіска, рэклама, рознічны продаж
Пакрыццё	Беларусь
Выход	5 разоў на тыдзень

"Знамя юности"

Заснаваная	1938 (камсамолам)
Адрес	Мінск, Багдана Хмельніцкага, 10а
Тэлефон	375-0172-682684
Заснавальнік	Савет Міністраў, калектыў рэдакцыі
Галоўны рэдактар	Iгар Гукоўскі
Мова	Руская
Палітычная арыентацыя	Блізкая да ўрадавай
Фінансаванне	Дзяржаўныя субсіды, падпіска, рэклама, рознічны продаж
Пакрыццё	Беларусь
Выход	5 разоў на тыдзень

"Во славу Родины"

Заснаваная	1921
Адрес	Мінск, Першамайская, 7
Тэлефон	375-0172-392691
Заснавальнік	Міністэрства абароны
Галоўны рэдактар	Генадзь Сакалоўскі
Мова	Руская
Палітычная арыентацыя	Праўрадавая
Фінансаванне	Міністэрства абароны
Пакрыццё	Беларусь
Выход	5 разоў на тыдзень

"Чырвоная Змена"

Заснаваная	1921
Адрес	Мінск, Хмяльніцкага, 10а
Тэлефон	375-0172-682627
Заснавальнік	Калектыў рэдакцыі, Беларускі Саюз Моладзі
Галоўны рэдактар	Уладзімір Саламаха
Палітычная арыентацыя	Нейтральная
Фінансаванне	БСМ, дзяржаўныя субсіды, падпіска, рознічны продаж
Пакрыццё	Беларусь
Выход	3 разы на тыдзень

"Аргументы и факты в Беларуси"

Заснаваная	1993
Адрес	Мінск, Багдана Хмяльніцкага, 10а
Тэлефон	375-0172-321294
Заснавальнік	Public Relations
Галоўны рэдактар	Iгар Сакалоў
Мова	Русская
Палітычная арыентацыя	Нейтральная
Фінансаванне	Рэклама, рознічны продаж
Пакрыццё	Беларусь
Выход	Штотыднёва

"7 дней"

Заснаваная	1990
Адрес	Мінск, Кірава, 26
Тэлефон	375-0172-276812
Заснавальнік	Калектыў рэдакцыі, БелТА
Галоўны рэдактар	Анатоль Лемяшонак
Мова	Русская
Палітычная арыентацыя	За інтэграцыю Беларусі з Расіяй
Фінансаванне	Грошы заснавальніка, рэклама, падпіска, рознічны продаж
Пакрыццё	Беларусь
Выход	Штотыднёвы

"Нацыянальная эканамічна газета"

Заснаваная	1992
Адрес	Мінск, пр.Машэрава, 20
Тэлефон	375-0172-232754
Заснавальнік	Рэдакцыйная рада часопіса "Человек и экономика"
Галоўны рэдактар	Фёдар Вялікаселец
Мова	Беларуская і руская
Палітычная арыентацыя	Падтрымліваюць афіцыйную палітыку эканамічных реформаў
Фінансаванне	Урадавыя субсіды
Пакрыццё	Беларусь
Выход	Штотыднёвы

"Беларускі час"

Заснаваны	1989
Адрес	Мінск, пр.Машэрава, 21
Тэлефон	375-0172-230929
Заснавальнік	Рада Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі
Галоўны рэдактар	Алег Мікалайчык
Мова	Беларуская і руская
Палітычная арыентацыя	Інтарэсы Федэрацыі прафсаюзаў Беларусы
Фінансаванне	Грошы заснавальнікаў, рэклама, падпіска, рознічны продаж
Пакрыццё	Беларусь
Выход	Штотыднёвы

"Свабода"

Заснаваная	1902, адноўленая 1990
Адрес	Мінск, Іванаўская, 56
Тэлефон	375-0172-562815
Заснавальнік	Павел Жук
Галоўны рэдактар	Igor Герменчук
Мова	Беларуская, часам руская
Палітычная арыентацыя	блізкая да БНФ
Фінансаванне	Рэклама, рознічны продаж, дапамога ад Беларускай супольнасці ў ЗША і Канадзе Пакрыццё Беларусь
Выход	Штотыднёва

"Белорусская Деловая Газета"

Заснаваная	1992
Адрес	Мінск, ПЛ.Свабоды, 17—518
Тэлефон	375-0172-267877
Заснавальнік	Закрытае акцыянернае таварыства "Белорусская деловая газета"
Галоўны рэдактар	Пётр Марцаў
Мова	Руская
Палітычная арыентацыя	Дэмакратычная
Фінансаванне	Рэклама, падпіска, рознічны гандаль
Пакрыццё	Беларусь, Латвія
Выход	Штотыднёвы

"Белорусский рынок"

Заснаваная	1991
Адрес	Мінск, пр.Машэрава, 56
Тэлефон	375-0172-323265
Заснавальнік	Малое прадпрыемства "Белорусский рынок"
Галоўны рэдактар	Вячаслаў Хадасоўскі
Мова	Руская
Палітычная арыентацыя	Інтэрэсы беларускіх бізнесменаў
Фінансаванне	Рэкламныя прыбылкі
Пакрыццё	Беларусь
Выход	Штотыднёвы

"Літаратура і мастацтва"

Заснаваная	1932
Адрес	Мінск, Захараева, 19
Тэлефон	375-0172-332461
Заснавальнік	Беларускі Саюз пісьменнікаў, Міністэрства культуры
Галоўны рэдактар	Мікола Гіль
Мова	Беларуская
Палітычная арыентацыя	Культурнае і нацыянальнае адраджэнне Беларусі, інтэрэсы гуманітарнай інтэлігенцыі
Фінансаванне	Міністэрства культуры Беларусі, падпіска, рознічны продаж
Пакрыццё	Беларусь
Выход	Штотыднёвы

"Мы и время"

Заснаваная	1990
Адрес	Мінск, Маскоўская, 6
Заснавальнік	Калектыў рэдакцыі
Галоўны рэдактар	Віктар Чыкін
Мова	Руская
Палітычная арыентацыя	Пракамуністычная
Фінансаванне	Грошы заснавальнікаў, сродкі камуністычнай партыі, рэклама, падпіска, рознічны продаж
Пакрыццё	Беларусь і некаторыя раёны Балтый
Выход	Тройчы на месяц